

Некалькі слоў ад складальніцы

Вітаем усіх чытачоў гэтага зборніка!

Мінула не так шмат часу, калі з'явіўся першы зборнік “Скарбонка гульняў”, і вось свет пабачыла яго другое, дапоўненне выданне. Адна з прычын таму – пастаянны попыт на зборнік з боку настаўнікаў, сацыяльных педагогаў, трэнераў. А другая – з'явіўся новыя гульні, якія былі перакладзены з польскай мовы. Менавіта гэта і стала штуршком да перавыдання кніжкі.

Трэба адзначыць, што ў другім выданні “Скарбонкі гульняў” павялічылася агульная колькасць гульняў, з'явілася новая частка – гульні на знаёмства, а самае галоўнае тое, што кніга выходзіць па-беларуску. Такім чынам, кніга ўяўляе сабой збор і дакладнае апісанне гульняў, сярод якіх чытак здолеё знайсці тое, што яму патрэбна.

На наш погляд, гэтыя гульні можна выкарыстоўваць у розных сферах адукцыі: дадатковай, грамадзянскай, фармальнай і нефармальнай, адукцыі дарослых і нават у навучанні дзяцей у дзіцячых садках. Мы спадзяємся, што кніга будзе цікавай і карыснай шырокаму колу чытачоў: настаўнікам, сацыяльным педагогам, псіхолагам, выкладчыкам, педагогам пазашкольных установ, трэнерам, студэнтам, бацькам і ўсім тым, хто любіць гуляць.

Каб чытачам было лягчэй арыентавацца ў зборніку, мы падзялілі яго на некалькі блокаў: уступ, пяць частак, назвы якіх досыць умоўныя, і спіс літаратуры.

Першая частка зборніка ўключае гульні, якія дазваляюць стварыць памысную і добразычлівую атмасферу сярод гульцоў, арганізуваць іх знаёмства адно з адным. Гэтыя гульні будуць вельмі карысныя для педагогаў і класных кіраўнікоў, якія пачынаюць працу з невядомым ім калектывам альбо групай дзяцей.

У другой частцы чытачы знайдуць шмат рухомых гульняў. Гэтыя гульні паспрыяюць развіццю кемлівасці, уважлівасці, праяўленню фізічнай актыўнасці дзецімі.

Трэцяя частка зборніка знаёміць з “інтэлектуальнымі” гульнямі, напрыклад, такімі як “Капялюш”, “Манеты”, “Прама – накрыж”, “Нажніцы” і інш. Зразумела, што мы не забыліся напісаць правільнае рашэнне для некаторых галаваломак.

Чацвёртая частка ўтрымлівае апісанне гульняў з парашутам. (Парашут уяўляе сабой зроблены з шоўку круг дыяметрам 3 метры з прышытымі ручкамі). У сваёй дзейнасці мы вельмі часта карыстаемся гэтымі гульнямі. Яны дазваляюць гульцам адчуць сябе адной камандай, спрыяюць развіццю каардынацыі рухаў, узнікненню добраға настрою альбо, насупраць, супакойваюць групу.

Упятай часцы/прадстаўлены дзве вялікія гульні: “Казка пра Краіну Колераў” і “Падарожжа ў Галівуд”.

Гульня “Казка пра Краіну Колераў” карыстаецца вельмі вялікай папулярнасцю сярод настаўнікаў, асабліва пачатковай школы. Поспех, на наш погляд, заключаецца ў тым, што яна цудоўна падыходзіць для правядзення розных свят, а таксама лёгка адаптуецца да тэмаў некаторых занятоў.

Калі папярэдняя гульня з’яўляецца адной вялікай забавай, то “Падарожжа ў Галівуд” – гэта цыкл гульняў, аб’яднаных пэўным сюжэтам. Фактычна, “Падарожжа ў Галівуд” уяўляе сабой цэлую праграму, пабудаваную з выкарыстаннем самых розных забаў, якая дазваляе дзесяткам правесці добры кавалак часу з карысцю для сябе.


Унікальнасць гэтых гульняў яшчэ і ў тым, што вядучы можа не толькі мяняць змест, час, колькасць забаў і г.д., але на іх аснове зрабіць уласную распрацоўку.

Усе гульні зборніка прадстаўлены па пэўнаму алгарытму, які ўключае наступныя элементы: мэты, пляцоўка, матэрыяльнае забяспечэнне і г.д. У апісанні некаторых забаў чытачы могуць знайсці слова: **“Увага!”** – азначае неабходнасць звярнуць увагу на асаблівасці правядзення гульні, і **“Варыянт!”**, што падсказвае наяўнасць іншага спосабу яе правядзення.

Напрыканцы невялікага ўступу хацелася б адзначыць, што выданне гэтага зборніка стала мажлівым дзякуючы аб’яднаным намаганням некалькіх грамадскіх арганізацыяў. Сацыяльна-педагагічнае грамадскае аб’яднанне «Чазенія» і Гарадское грамадскае аб’яднанне «Цэнтар Супольнасць» працавалі над зместам. Цудоўныя малюнкі, якія ўпрыгожваюць гэту книгу зрабіла Аля Дзяргай – сябра Грамадскага аб’яднання «Адукацыйны цэнтар “ПОСТ”». Рэдактарскую працу выканала Святлана Гаўдзіс з Міжнароднага грамадскага аб’яднання «Адукацыя без мяжай».

А яшчэ мы ўдзячныя ўсім тым, хто падтрымаў другое выданне гэтай кнігі.

Іна Губарэвіч



Частка I

Гульні на
знаёмства



“Выгук і жэст”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў; арганізацыі знаёмства гульцоў адно з адным.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на малыя групы па 4-5 гульцоў. На працягу трох хвілінаў гульцы ў малой групе называюць свае імёны і разам прыдумваюць вуснае прывітанне і прывітальны жэст іншым удзельнікам.

Затым кожная малая група па чарзе вітае іншых гульцоў словамі і жэстам. Астатнія ўдзельнікі паўтараюць дадзеныя слова і жэст за кожнай групай.



“Фотаздымкі”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў; знаёмству гульцоў адно з адным.

Матэрыялы і абсталяванне: фотаздымкі (дзіцячы і сучасны) кожнага з ўдзельнікаў.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 10 да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 15 хвілінаў.

Апісанне гульні

Кожны ўдзельнік прыносіць па два фотаздымкі (дзіцячы і сучасны). Усе фотаздымкі збіраюцца, раскладваюцца на стале тварамі верх і перамешваюцца. Потым гульцы бяруць са стала 2 фотаздымкі (выключаючы асабісттыя) і імкнуцца знайсці ім пары.

Пошук ажыццяўляецца наступным чынам: ўдзельнікі абменьваюцца фотаздымкамі адно з адным да таго часу, пакуль не вырашаць, што дакладна падабралі пары. Пасля фотаздымкі раскладваюцца настале па парах і правяраецца дакладнасць пабудовы пары. Гульня заканчваецца, калі ўсе пары фотаздымкаў знайдзены.



“Рататум”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў; знаёмству гульцоў адно з адным; канцэнтрацыі ўвагі.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 3 да 10 гульцоў.

Працягласць гульні: да 10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі садзяцца ў кола, а вядучы становіцца ў яго сярэдзіну. Гульцы па чарзе называюць свае імёны і стараюцца запомніць як завуць суседзяў з левага і правага боку.

Вядучы, пасля таго як усе назвалі свае імёны, паказвае на любога ўдзельніка гульні, кажучы пры гэтым: «Управа *ратататум*», альбо «Улева *ратататум*». Гулец, на якога паказаў вядучы, мусіць называць імя свайго суседа з левага ці з правага боку да таго, пакуль не прагучыць слова «*ратататум*». Калі ён не паспее гэтага зрабіць, то становіцца вядучым, а калі паспее – той самы вядучы застаецца. Гульня мусіць працякаць у вельмі хуткім тэмпе.



“Сустрэча славутасцяў”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе;
знаёмству ўдзельнікаў адно з адным;
пераадоленню няўмакасці.

Матэрыялы і абсталяванне: шпількі, карткі паперы з імёнамі вядомых асобаў (сапраўдных, напрыклад, Жана Д’Арк, альбо прыдуманых, напрыклад, Супермэн).

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.


Працягласць гульні: да 25 хвілінай.

Апісанне гульні

Усім ўдзельнікам вядучы прышпільвае на плечы карткі з імёнамі вядомых асобаў/ персанажаў (напрыклад, Жанна Д’арк ці Леў Сапега). Кожны ўдзельнік ходзіць па пакоі і спрабуе даведацца хто ён, задаючы пытанні закрытага тыпу астатнім (напрыклад: “Я жыў у мінулыя часы?” ці “Я літаратурны персанаж?”).

Калі ўдзельнік адгадаў хто ён ёсьць, то пераносіць сваю картку з плячэй на грудзі і далей ходзіць сярод гульцоў, дапамагаючы іншым.

Варыянт! Можна паспрабаваць гуляць моўчкі, апісваючы постаці з дапамогай жэстай.



“Адгадай, пра каго гаворка”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў; знаёмству гульцоў адно з адным.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 10 да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Усе ўдзельнікі сядают у кола. З гульцоў выбіраюць двух вядучых.

Першы вядучы становіцца спінай да групы, а другі апісвае аднаго з гульцоў, прама не называючы яго. Вельмі важна, каб апісанне стварала пазітыўны образ гэтага чалавека. Першы вядучы спрабуе адгадаць, чыю асобу апісвалі. Пасля таго як адгадае, ён мае права замест сябе выбраць вядучым каго захоча.

Варыянт! Гулец, які адгадвае, замест таго каб слухаць апісанне, сам можа задаваць пытанні закрытага тыпу ўсёй групе.



“Перадай прадмет”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў; кантраляванню дачыненняў паміж гульцамі.

Матэрыялы і аbstаляванне: “прадмет” (драўляная палачка, альбо асадка, пальчатка, карабок запалак да т.п.).

Пляцоўка: любое памяшканне.


Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: неабмежаваная.

Апісанне гульні

Вядучы трymае ў руках нейкі прадмет і дае каманду: “*Ніхто не можа адазвацца, пакуль не возьме ў руکі гэты прадмет!*”. Потым ён перадае прадмет каму-небудзь з гульцоў альбо таму, хто падымяе руку на знак, што хоча нешта сказаць.

Калі нехта адзвецца, не маючы ў руках дадзенага прадмета, то выходзіць з гульні. Гульня добра падыходзіць для групаў, у якіх не дзейнічае правіла “*Калі адзін гаворыць – усе маўчаць*”.



Частка II

**Рухомыя
гульні**



“Кітайскія шэпты”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў; атрыманню ад гульцоў пазітыўнай зваротнай сувязі.

Матэрыйалы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі ходзяць па зале і спатыкаючы таго, каму хацелася б нешта сказаць, пасылаюць гэтаму чалавеку інфармацыю праз некага іншага. Напрыклад: “*Скажы, калі ласка, Ганне, што я дзякую ёй за ўчарашнюю дапамогу*”.



“Кінг-Конг і Белая жанчына”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе;
развіццю спрытнасці, хуткасці рэакцыі гульцоў;
развіццю ўменняў дамаўляцца і дзейнічаць сумесна.

Матэрыялы і абсталяванне: падушка альбо іншы мяккі прадмет, крэйда.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як у спартовай зале, так і на вуліцы.

Колькасць удзельнікаў: да 7 гульцоў.

Працягласць гульні: 15-25 хвілінай.

Апісанне гульні

На пачатку гульні вядучы размяркоўвае сярод удзельнікаў наступныя ролі: “Кінг-Конг” (1 асоба) і “насельніцтва” (астатнія гульцы).

Пасля размеркавання роляў вядучы кажа, што “Кінг-Конг” выкрау “белую (чорную, жоўтую...) жанчыну”, бо закахаўся ў яе, і тлумачыць удзельнікам, як можна вызваліць нявольніцу.

“Кінг-Конг” становіцца ў цэнтры кола дыяметрам 2 метры, кладзе каля сваіх ног “белую жанчыну” (у якасці “белай жанчыны” можа выкарыстоўвацца падушка альбо іншы мяккі прадмет). Выходзіць за межы кола “Кінг-Конгу” забараняецца.

Астатнія ўдзельнікі размяшчаюцца па-за колам. Каб выратаваць “белую жанчыну”, хтосьці з “насельніцтва” мусіць дакрануцца да яе, адначасова пазбягаючы дотыку рукі “Кінг-Конга”. Калі “Кінг-Конг” дакрануўся рукой да гульца, – той выбывае з гульні.

Гульня заканчваецца ў двух выпадках:

1. “Белую жанчыну” выратоўваюць: адзін з удзельнікаў змог пазбегнуць дотыку рук “Кінг-Конга” і дакрануцца да “белай жанчыны”;
2. “Кінг-Конг” не пераможаны: ён дакрануўся да кожнага з удзельнікаў.



“Ралі робатаў”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфэры ў групе ўдзельнікаў; развіццю кемлівасці гульцоў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: пажадана, каб гульня праходзіла ў памяшканні, якое забяспечвае дастатковую колькасць прасторы для руху, але не дазваляе гульцам далёка адыходзіць адно ад аднаго.

Колькасць ўдзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: 20-25 хвілінаў.

Апісанне гульні

Гульня праходзіць у два этапы.

Першы этап. Удзельнікі стаяць па парах, адзін ўдзельнік – “робат”, другі – “прафесар”. “Робат” уключаецца націскам кнопкі (“прафесар” кранаецца далоняй да галавы “робата”). “Робат” пачынае рух наперад. Дакрануўшыся да правага пляча “робата”, “прафесар” паварочвае яго на 90 градусаў управа, да левага пляча – на 90 градусаў улева. “Робата” можна спыніць, паклаўшы далонь на яго галаву. “Прафесар”, ідучы за “робатам”, кіруе ім такім чынам, каб засцерагчы яго ад разбурэння альбо пашкоджання, бо “робат”, даходзячы да перашкоды, рухаецца на адным месцы.

Вядучы прыдумвае заданні, якія ўсе ўдзельнікі мусіць выконваць адначасова. Напрыклад, паставіць “робатаў” у кола, пабудаваць у шэраг і г.д. Пасля выканання задання гульцы ў парах мяняюцца ролямі.

Другі этап. Удзельнікі дзеляцца на групы па 3 чалавекі. У дадзеным выпадку “прафесар” кіруе двумя “робатамі”, якія стаяць, датыкаючыся спінамі адно да аднаго. “Прафесар” уключае “робатаў”, падзяляючы іх вертыкальным рухам рукі зверху ўніз паміж спінамі. Калі “робаты” ўключаныя, яны пачынаюць рухацца ў розныя бакі. Змяненне кірунку наступае ў момант, калі “прафесар” паверне галаву “робата” управа ці улева. “Робаты” выключаюцца, сустракаючыся твар да твару. Сутыкнуўшыся з перашкодай, яны працягваюць рух на адным месцы. “Прафесар” не можа кіраваць адным “робатам” два разы запар, яму неабходна кіраваць абодвумя “робатамі” па чарзе.

Вядучы таксама прыдумвае заданні, якія гульцы выконваюць адначасова. Пасля выканання задання ўдзельнікі “ў тройках” мяняюцца ролямі.

“Пыласос”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: папера, пакеты для смецца, саломкі для кактэлю.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць у навучальным кабінцыце, пакоі для адпачынку, спартовай зале.

Увага! Пажадана падабраць музычнае суправаджэнне. Перад гульней падлогу / дыванавае пакрыццё неабходна ачысціць ад смецца.

Колькасць ўдзельнікаў: 5-7 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілін.

Апісанне гульні

Кавалкі паперы памерам з паштовую марку раскідаюцца па падлозе / дывановаму пакрыццю (прыкладна 15-20 кавалкаў для кожнага гульца). “Прыбіральшчыкам” выдаецца па аднаму пакету для смецца і саломка для кактэлю.

Як толькі прагучыць каманда вядучага, адразу ж пачынаецца вялікая прыборка. Удзельнікам неабходна моцна ўцягваць у сябе паветра праз саломку і, такім чынам, пераносіць кавалак за кавалкам у пакет для смецца, не выкарыстоўваючы пры гэтым іншых сродкаў (рук, ног і г.д.).

Калі падлога цалкам ачышчаная, вызначаецца пераможца па колькасці кавалкаў паперы ў пакеце.



“Квадрат”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў; развіццю увагі гульцоў;

развіццю ўменняў ўдзельнікаў каардынаваць свае дзеянні ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне, якое дазваляе вольна перасоўвацца ўдзельнікам. Гульня можа праходзіць і на вуліцы.

Колькасць ўдзельнікаў: да 40 гульцоў.

Увага! Колькасць ўдзельнікаў абавязкова павінна дзяліцца на чатыры.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

На пачатку гульні група дзеліцца на чатыры каманды з роўнай колькасцю асобаў. Потым усе каманды ствараюць адзін квадрат (адна каманда – адзін бок). Дзеля гэтага яны становяцца плячо да пляча, тварам у цэнтр квадрата. У сярэдзіне квадрата стаіць вядучы і падымае сваю правую руку ўгору. Ён просіць ўдзельнікаў запомніць сваё месцазнаходжанне адносна яго правай рукі.

Далей вядучы паварочваецца, напрыклад, на 90 градусаў. Задача кожнай каманды – як мага хутчэй стаць у зыходную пазіцыю адносна правай рукі вядучага, захаваўшы пры гэтым паслядоўнасць размяшчэння ўдзельнікаў каманды. Потым вядучы паварочваецца і зноў і г.д.



“Целаахоўнікі і зорка”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне, якое дазваляе вольна рухацца ўдзельнікам. Гульня можа праходзіць і на вуліцы.

Колькасць ўдзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінай.

Апісанне гульні

На пачатку гульні вядучы дзеліць ўдзельнікаў на каманды па 7-8 чалавек, у якіх размяркоўваюцца наступныя ролі: адзін з ўдзельнікаў становіцца знакамітай асобай (“зоркай”), другі – “кілерам”, а астатнія – “целаахоўнікамі”.

“Зорка” займае месца ў цэнтры кола, якое ствараюць “целаахоўнікі”, трymаючыся за рукі і стоячы тварамі ў цэнтр кола. Яны імкнуцца не дапусciць таго, каб “кілер”, які знаходзіцца па-за колам, меў магчымасць дакрануцца да “зоркі”.

Калі “кілер” дакрануўся да “зоркі”, то ўдзельнікам прарапануеցца памяняцца ролямі або выбраць на гэтыя ролі іншых гульцоў.

Усе каманды гуляюць адначасова.



“Мыш”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць на вуліцы ці ў памяшканні, якое забяспечвае вольны рух для ўсіх ўдзельнікаў.

Увага! На пляцоўцы для гульні не павінны знаходзіцца рэчы, якія могуць быць небяспечнымі для здароўя ўдзельнікаў (крэслы, сталы і інш.).
Падлога мусіць быць чыстай.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

У пачатку гульні вядучы па чарзе гаворыць кожнаму з ўдзельнікаў “на вуха” назvu якой-небудзь жывёлы. 4-5 гульцам кажа назвы розных жывёлаў (напрыклад, ліса, мядзведзь і г.д.), а астатнім – называе адну жывёлу (напрыклад, мыш). Назvu сваёй жывёлы кожны ўдзельнік мусіць захоўваць у сакрэце ад іншых.

Пасля ўсе ўдзельнікі становяцца ў кола, моцна трymаючы адно аднаго пад рукі, і ўважліва слухаюць вядучага, які пачынае пералічваць назвы разнастайных жывёлаў (пажадана прыгадаць і тых жывёлаў, назвы якіх не даваліся ўдзельнікам). Калі гулец пачуе назvu сваёй жывёлы, ён павінен хутка адарваць ногі ад падлогі, павіснуўшы на руках таварышаў, якім, у сваю чаргу, неабходна ўтрымаць яго.

У самы апошні момент вядучы называе ту жывёлу, якая была ў большасці ўдзельнікаў.



“Дакрануцца да...”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: магнітафон.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольны рух усіх ўдзельнікаў.
Калі гульня праходзіць на вуліцы, неабходна акрэсліць межы гульнявой пляцоўкі.

Увага! Можна выкарыстоўваць музычнае суправаджэнне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 2-3 хвіліны.

Апісанне гульні


Удзельнікі ў вольным парадку рухаюцца па пакоі. Потым вядучы просіць усіх дакрануцца да прадмета, дэталі якога-небудзь прадмета, пэўнага колеру ў адзенні і ўпрыгожваннях ўдзельнікаў. Словы, якія кажа вядучы, могуць быць наступныя: “Дакраніцеся, калі ласка, да левага вуха (гузіка, белага колеру, правай каленкі і г.д.)”.

Удзельнікам пасля словаў вядучага неабходна знайсці названы прадмет (дэталь прадмета) не на сабе, а на іншым гульцу, і дакрануцца да яго.

Пасля таго як усе ўдзельнікі выканалі заданне, яны зноў працягваюць рухацца па пакоі.

Варыянт!

Вядучы можа папрасіць не проста дакранацца да нечага, а дакранацца чым-небудзь, напрыклад, каленкамі, спіной, рукамі і г.д.



“Паляванне за хвастом цмока”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: хустка.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як у спартовай зале, так і на вуліцы.

Колькасць ўдзельнікаў: да 40 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі гульні дзеляцца на каманды па 10-12 гульцоў. Колькасць камандаў мусіць быць цотнай.

У кожнай камандзе гульцы становяцца адно за адным і кладуць руکі на талію чалавека, які стаіць спераду. Першы гулец у шэрагу з'яўляецца “галавой” цмока, апошні – “хвастом”, а ўсе астатнія ствараюць “тулава”.

У працэсе гульні “галава” кожнага цмока спрабуе дакрануцца да “хваста” іншага цмока. Пры гэтым цмок не павінен разрывацца.

Уловы “хваста” спыняюцца, калі:

- “галава” дакранулася да “хваста”;
- “тулава” цмока разарвалася;
- “галава” не змагла злавіць “хвост”.

Пажадана даць усім гульцам магчымасць паўдзельнічаць у ролі “галавы”, “тулава” і “хваста” цмока.

Варыянт! Калі ўдзельнікаў гульні мала (10-12 гульцоў), то ствараецца толькі адзін цмок, прычым ён ловіць асабісты “хвост”.

Варыянт! Удзельнікі гульні робяць адну калону і абхопліваюць рукой сцягно таго, хто стаіць спераду. Апошняму гульцу замацоўваюць за штаны (спадніцу) хустку – “хвост” цмока. Задача

“галавы” – дакрануцца да “хваста” (хусткі) іншага цмока альбо да ўласнага “хваста”.



“Шумавая сцяна”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: 3-4 алоўкі, папера фармату А4.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць на вуліцы, у памяшканні.

Увага! Праверце, калі ласка, ці не перашкаджаеце вы каму-небудзь.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 20-30 хвілінай.

Апісанне гульні

Гульцы дзеляцца на троі групы, ўдзельнікі якіх становяцца ў шэрагі паралельна адно аднаму. Адна каманда выконвае ролю “тых, хто загадвае”, другая – “шумавой сцяны”, а трэцяя – “тых, хто здагадваецца”. Пад час гульні ўсе ўдзельнікі павінны паспрабаваць сябе ва ўсіх трох ролях.

Гульня пачынаецца з того, што каманда “тых, хто загадвае” прыдумвае якое-небудзь слова (словазлучэнне, сказ). Па сігналу вядучага ім неабходна перадаць загаданае “тым, хто здагадваецца”. Пры гэтым яны імкнуцца пераадолець “шумавую сцяну”, якая знаходзіцца паміж імі і стараецца крычаць як мага грамчэй. Яны гэта будуть рабіць да таго часу, пакуль “тыя, хто здагадваецца” не зразумеюць тое, што загадала першая каманда.

Гульня заканчваецца, калі ўсе ўдзельнікі пабывалі ва ўсіх трох ролях.

Варыянт! Каманда “тых, хто загадвае” можа перадаваць не кароткую фразу, а тэкст (20-30 словаў).



“Гордзіеў вузел”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні, якое дазваляе вольна перасоўвацца ўдзельнікам.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні.

Удзельнікі становяцца ў кола, заплюшчваюць вочы і падымаюць руکі пад вуглом 45 градусаў. Па сігналу вядучага, які можа быць выбраны з гульцоў, усе пачынаюць павольна рухацца наперад да сутыкання іхных рук з рукамі іншых ўдзельнікаў.

Спініўшыся і не расплюшчваючы вочы, ўдзельнікі бяруцца за руکі. Усе руکі ўдзельнікаў павінны быць злучаныя, але такім чынам, каб адначасова за адну руку не трymаліся некалькі гульцоў. У выніку атрымліваецца “Гордзіеў вузел”.

Па сігналу вядучага ўдзельнікі расплюшчваюць вочы, і ўсе разам (альбо вядучы) спрабуюць развязаць “Гордзіеў вузел”, не адпускаючы рук.



“Паветраны бой”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўвагі ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 15 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ у кола і разлічваюцца па парадку, запамінаючы асабісты нумар. Гэта нумары іхных самалётаў. Пасля гульцы ставяць руکі перад сабой, згінаючы іх у лакцях, а далоні сціскаюць у кулак, падымаючы вялікі палец уверх.

Вядучы паказвае ўдзельнікам неабходныя рухі, якія яны будуць пад час гульні выконваць разам: рухі рук уніз-уверх (2 разы), далей – два пляскі ў далоні, потым рухі паутараюцца.

Далей тлумачыцца, як ажыццяўляецца змена вядучага. Вядучы, першым пачынаючы гульню, разам з рухамі рук уніз-уверх называе свой нумар (напрыклад, “першы-першы”). Потым ідуць пляскі ў далоні, а пасля разам з рухамі рук называеца нумар, якому перадаецца ход (напрыклад, “сёмы-сёмы”). Зноў усе пляскаюць у далоні, пасля чаго ўдзельнік пад нумарам сем называе свой нумар (“сёмы, сёмы”) і адразу за пляскамі перадае свой ход іншаму гульцу, называючы яго нумар.

Спачатку вядучы прапануе зрабіць спробны тур, каб усе ўдзельнікі змаглі зразумець сутнасць гульні, запомніць неабходныя рухі.

Пасля спробнага тура пачынаеца асноўны этап гульні, у працэсе якога тэмп руху рук рэгулюе ўдзельнік, да якога перайшоў ход (хутчэй – павольней).

Удзельнікі выходзяць з гульні, калі:

- перабыталі нумары;
- збліліся з рytmu;
- назвалі нумар, які выйшаў з гульні.

Гульцы, якія перастаюць быць непасрэдна ўдзельнікамі гульні, не сыходзяць з кола, а застаюцца ў ім. Гэта патрабуе большай уважлівасці ад тых, хто працягвае гуляць. Гульня заканчваецца, калі застаўся адзін ўдзельнік – пераможца, ці калі гульцы стаміліся.



“Вазьмі і перадай”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення ўдзельнікаў;
развіццю невербальнай камунікацыі.

Матэрыялы і аbstаляванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ у кола і перадаюць адно аднаму ўяўныя прадметы, называючы іх.

Напрыклад, адзін удзельнік звяртаецца да іншага: “Алесь, перадай, калі ласка, Святлане цяжкі, чамадан”. Алесь ледзь падымае яго з падлогі, дэманструючы, які ён цяжкі і перадае яго Святлане. Святлана звяртаецца да наступнага ўдзельніка і просіць яго перадаць каму-небудзь нейкі іншы прадмет. Гулец з дапамогай мімікі і жэстаў перадае гэты прадмет далей і г.д.



“Вецер дзъме на...”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: калі гульня праходзіць у памяшканні, то будуць неабходныя крэслы.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць у любым памяшканні. Пры правядзенні гульні на вуліцы, неабходна вызначыць месца кожнага ўдзельніка.

Увага! На пляцоўцы для гульні не павінна быць пабочных прадметаў. Крэслы мусіць стаяць на бяспечнай адлегласці ад іншых аб'ектаў (сталоў, шафаў і г.д.).

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.


Апісанне гульні

Удзельнікі сідаюць у кола. Вядучы стаіць у цэнтры кола і кажа наступную фразу: “Вецер дзъме на тых, хто раніцай снедаў”. Усе, каму падыходзіць гэтая прыкмета, мусіць устаць са свайго месца і заніць іншае. Пры гэтым гульцы не павінны сідаць на суседнія крэслы і зноў вяртацца на сваё. Заніць вольнае крэсла імкненцца і вядучы.

Той удзельнік, які застаўся без крэсла, становіцца вядучым і працягвае гульню. Ён займае месца ў цэнтры кола і называе іншую прыкмету (напрыклад, “Вецер дзъме на тых, каму падабаецца марозіў”).

Варыянт!

Вядучы можа выкарыстоўваць іншы варыянт фразы: “Мяніюцца месцамі ўсе тыя, хто...”, называючы ў ёй нейкую прыкмету.



“Мадам Шамкіна”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Увага! Перад правядзеннем гульні неабходна пераканацца ў тым, што ў групе няма ўдзельнікаў, якія маюць праблемы з маўленнем.


Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ у кола. Вядучы задае пытанне суседу з правага або з левага боку: “Ці ведаецце вы мадам Шамкіну?” Пасля міні-дыялога паміж вядучым і гульцом (дыялог развіваецца ў вольнай форме: удзельнікі могуць апісваць яе знешнасць, дзеянні, якія яна выконвае, стыль паводзінаў) размова пераходзіць да іншага ўдзельніка па колу. Пытанне “Ці ведаецце вы мадам Шамкіну?” задае ўдзельнік, які першы пачаў размову з вядучым.

Важнай умовай з’яўляецца тое, што гульцы ў працэсе дыялога мусіць імкнуцца вымаўляць фразы такім чынам, каб суразмоўца не ўбачыў іхных зубоў.

Калі апошні ўдзельнік задае вядучаму пытанне: “Ці ведаецце вы мадам Шамкіну?”, той адказвае: “Вой, дык гэта ж я!”



“Ку”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць у памяшканні, якое забяспечвае вольны рух усіх ўдзельнікаў. Калі гульня праходзіць на вуліцы, неабходна дакладна акрэсліць межы пляцоўкі.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5 хвілінай.

Апісанне гульні

Выбіраецца адзін ўдзельнік, які будзе выконваць ролю “Ку”. “Ку” на працягу ўсёй гульні маўчыць.

Усе ўдзельнікі заплюшчваюць вочы (калі ёсць хусткі, імі можна завязаць вочы) і пачынаюць хаатычна рухацца па пакоі. Тоё самае робіць і “Ку”.

Сутыкаючыся, ўдзельнікі вітаюць адно аднаго словам “Ку”. Павітаўшыся, яны працягваюць самастойны рух далей.

Калі адзін з тых, хто сустрэўся, не адкажа на вітанне, гэта азначае, што ён і ёсць “Ку”. Усе, хто не атрымаў адказу на прывітанне, аўтаматычна становяцца “Ку”. Яны бяруць “Ку” за руку і далей працягваюць гульню моўчкі, рухаючыся разам з “Ку”.

Кожны ўдзельнік, які сутыкненецца з ланцужком “Ку”, мусіць знайсці ягонае звяно і далучыцца да яго.

Гульня працягваецца да таго часу, пакуль усе ўдзельнікі не сутыкнуцца з “Ку”.



“Пашыхтаваца па ...”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе;
развіццю ўвагі ўдзельнікаў;
развіццю ў гульцоў навыкаў сумесных дзеянняў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў спартовай зале.

Колькасць ўдзельнікаў: да 30 гульцоў.


Працягласць гульні: 10 – 15 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на дзве альбо тры каманды (мінімальная колькасць гульцоў у адной камандзе – 6 чалавек, максімальная – 12), якія становяцца ў шэрагі адна насупраць адной.

Вядучы паказвае месца, дзе будзе знаходзіцца пачатак кожнай каманды. Потым ён камандуе: “Пашыхтаваца па...”, называючы якую-небудзь прыкмету (напрыклад, памер абутку, колер валасоў, дата народзінаў і г.д.). Задача кожнай каманды як мага хутчэй выканаць заданне вядучага і пабудаваць свой шэраг ад самага вялікага ўдзельніка (гэта пачатак каманды) да самага маленъкага (ад самага цёмнага да самага светлага і г.д.).

Перамагае тая каманда, якая выконвае заданне першай.



“Блізка, а ўзяць не проста”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе; развіццю спрытнасці ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: любы прадмет, а лепш за ўсё цацка, скакалка, крэсла.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Два ўдзельнікі робяць пятлю з скакалкі і кладуць яе на крэсла. У цэнтры пятлі змяшчаецца прадмет (цацка).

Астатнія ўдзельнікі па чарзе спрабуюць узяць прадмет да таго, як два гульцы паспеюць зацягнуць пятлю.



“Фруктовая салата”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Увага! Небходна дакладна пазначыць месца кожнага ўдзельніка.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі, седзячы ў коле, называюць па чарзе садавіну/ягады (назвы могуць паўтарацца), прысвойваючы сабе гэтыя назвы. Напрыклад, яблык, сліва, вішня, банан і г.д.

Пасля гэтага вядучы называе без ладу некалькі назваў садавіны/ягадаў, а ўдзельнікі, якія прысвоілі сабе дадзенныя назвы, павінны хутка памяняцца месцамі.

Па камандзе “Фруктовая салата” мяняюцца месцамі ўсе гульцы. Вядучы ў гэты час таксама шукае сабе месца ў коле. Той ўдзельнік, які не паспеў заняць месца, становіцца вядучым.



“Бразільская бабуля”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць на вуліцы альбо ў памяшканні, якое дазваляе ўдзельнікам вольна рухацца.

Колькасць удзельнікаў: да 30 гульцоў.


Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Зыходнае становішча: удзельнікі і вядучы стаяць у коле. Спачатку вядучы кажа пэўныя слова, потым паказвае пэўныя рухі і вяртаецца ў зыходнае становішча. Удзельнікі пасля вядучага паўтараюць слова і рухі. Пасля паўтору гульцы вяртаюцца ў зыходнае становішча.

Словы і рухі вядучага:

1. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля”.
2. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля. У яе вось такая нага (*Вядучы ставіць правую ногу наперад, імкнучыся вывярнуць яе наском унутр*)”.
3. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля. У яе вось такая нага (ставіць правую ногу) і вось такая рука (*Вядучы падымае правую руку перад грудзямі локцем наперад*)”.
4. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля. У яе вось такая нага (*робіць адлаведны рух*), вось такая рука (*адлаведны рух*), і вось такая галава (*Вядучы кладзе галаву на плячу сагнутай рукі*)”.
5. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля. У яе вось такая нага (*рух*), вось такая рука (*рух*), вось такая галава (*рух*) і вось такі твар (*Вядучы высоўвае язык і паказвае яго ўсім*)”.
6. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля. У яе вось такая нага (*рух*), вось такая рука (*рух*), вось такая галава (*рух*), вось такі твар (*рух*). І яна вось так скача (*Вядучы робіць падскокі на месцы*)”.
7. “У мяне ў Бразіліі ёсць бабуля. У яе вось такая нага (*рух*), вось такая рука (*рух*), вось такая галава (*рух*), вось такі твар (*рух*). Яна вось так скача (*рух*) і кажа: “Якая я прыгожая!. Калі ўдзельнікі скажуць апошнія слова і зробяць апошні рух, вядучы кажа: “Якая бабуля, такія і ўнукі”.



“Паспее – не паспее”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: два шалікі, магнітафон.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Увага! Пажадана падабраць музычнае суправаджэнне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі становяцца ў кола. Першы і восьмы ўдзельнікі атрымліваюць па аднаму шаліку, накідваюць іх сабе на шыю і завязваюць на два вузлы.

Па командзе вядучага ўдзельнікі пачынаюць перадаваць шалік па гадзіннікавай стрэлцы пад музыку. Пры гэтым кожны ўдзельнік мусіць накінуць яго сабе на шыю, завязаць два вузлы, пасля развязаць іх і перадаць шалік іншаму.

Шалікі “дагналі” адно аднаго, калі яны знаходзяцца на адным гульцы.



“Сям’я Майер”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы, карткі па колькасці ўдзельнікаў.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць у памяшканні, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 12 да 24 гульцоў. Колькасць ўдзельнікаў павінна абавязкова дзяліцца на чатыры.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінай.


Апісанне гульні

На пачатку гульні выстаўляюцца крэслы па колькасці сем’яў спінкамі ўнутр кола (адно крэсла для адной сям’і).

Удзельнікам раздаюцца карткі, на якіх пазначаны сямейныя ролі. Сям’я складаецца з чатырох чалавек: бацькі, матулі, сына і дачкі. Напрыклад, бацька Майер (Кноле, Шульц, Тон), матуля Майер, сын Майер, дачка Майер і г.д.

Па камандзе вядучага ўдзельнікі пачынаюць хадзіць па аўдыторыі і абменьвацца карткамі (карткі трymаюць зваротным бокам уверх).

Па камандзе “Сям’я!” удзельнікам неабходна прачытаць надпіс на сваёй картцы, сабрацца сем’ямі і сесці на адно з крэслай наступным чынам: першым сядзе бацька, за ім – маці, потым – сын, і, нарэшце, дачка (удзельнікі сядают адно аднаму на калені). Перамагае “сям’я”, якая зрэшты першая выканала заданне. Гульню можна паўтарыць, пачаўшы яе зноў з абмену карткамі.



“Пакажы жывёлу”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні, якое дазваляе вольна перасоўвацца ўдзельнікам.


Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на каманды (5-6 гульцоў у кожнай). На працягу 5 хвілінай каманды выбіраюць якую-небудзь жывёлу і спрабуюць паказаць яе.

Неабходна ўлічваць, што ў паказе жывёлы павінны прыматы ўдзел усе гульцы каманды, прычым на падлозе мусіць стаяць мінімальная колькасць ног ўдзельнікаў.



“Цягнік”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на дзве каманды. У кожнай з камандаў ўдзельнікі сашчапляюцца сагнутымі ў лакцах рукамі і такім чынам утвараюць два “Цягнікі”.

Каманды размяшчаюцца так, як паказана на мал. 1.



Мал. 1. Схема размяшчэння гульцоў.

○ – Гулец першай каманды,

● – гулец другой каманды,

△ – капітан першай каманды,

▲ – капітан другой каманды.

Капітаны (яны стаяць першымі) “сашчэпліваюцца” сагнутымі ў лакцах рукамі і імкнуцца перацягнуць адно аднаго на свой бок.

Чыя каманда змагла выканаць гэтую задачу, тая і ёсць пераможца.



“Паляванне парамі”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: калі гульня праходзіць на вуліцы, неабходна дакладна вызначыць межы гульнявой пляцоўкі. Памяшканне павінна забяспечваць вольны рух удзельнікаў.

Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінай.


Апісанне гульні

З групы выбіраецца “паляўнічы”. Ён размяшчаецца на адным баку пляцоўкі, а астатнія – на іншым.

На камандзе вядучага “паляўнічы” імкненцца схапіць каго-небудзь з гульцоў, дакрануўшыся да яго. Удзельнік, якога злавілі, далучаецца да “паляўнічага”, ствараючы пару, і яны працягваюць “паляванне” разам, трymаючыся за рукі.

Удзельнік, якога злавілі другім, бяжыць побач з імі да таго часу, пакуль не зловяць трэцяга, пасля чаго яны (другі і трэці) ствараюць другую пару. З гэтага моманту кожная пара “палюе” самастойна.

Гульня заканчваецца, калі ўсе удзельнікі злоўленыя.



“Колеры”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінаў.


Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на дзве каманды з роўнай колькасцю гульцоў у кожнай. Адна каманда сядзе на кукішкі, утвараючы кола. За спіной кожнага з удзельнікаў стае гулец іншай каманды.

Вядучы ходзіць па-за колам, спыняючыся каля аднаго з гульцоў, які стаіць, і пытаеца: “Колькі ў цябе колераў?” Удзельнік называе нейкую лічбу. Якая лічба названа – такую колькасць колаў неабходна прабегчы абодвум удзельнікам (вядучаму і таму, хто стаіць).

Вядучы бяжыць па гадзіннікавай стрэлцы, другі гулец – супраць. Задача палягае ў тым, каб як мага хутчэй прабегчы неабходную колькасць колаў і дакрануцца да гульца, які сядзіць. Той, хто гэта зробіць хутчэй, становіцца ззаду гульца, які сядзіць, а той, хто спазніўся, становіцца вядучым.

Праз некаторы час каманды мяняюцца месцамі.



“Крыжыкі - нолікі”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: 10-16 гульцоў.

Працягласць гульні: 15-20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Перад пачаткам гульні крэслы расстаўляюцца ў тры шэрагі (па тры крэслы ў кожным). Удзельнікі дзеляцца на дзве роўныя па колькасці гульцоў каманды.

Камандам даецца заданне: неабходна размясціцца на крэслах такім чынам, каб тры чалавекі адной каманды сядзелі на адной лініі (гарызантальнай, вертыкальнай, па дыяганалі). Каманды робяць хады па чарзе.

Перамагае тая каманда, якая выконвае дадзеную ўмову.



“ЗУМ”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць удзельнікаў: да 30 чалавек.

Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі стаяць у коле. Вядучы выцягвае наперад сціснутую ў кулак руку (пры гэтым ён выстаўляе вялікі палец) і кажа: “ЗУМ”. Потым ён тлумачыць, што дадзены жэст неабходна паўтараць за ім. Калі ўсе ўдзельнікі гэта зробяць, вядучы прапануе паскорыць тэмп спачатку ў 2 разы, а потым яшчэ ў некалькі разоў.

Апошнюю просьбу ўдзельнікі павінны выканаць так хутка, як толькі змогуць.



“Заапарк”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 10-15 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі становяцца, утвараючы кола. Вядучы тлумачыць, як неабходна паказаць тое, што знаходзіцца ў “заапарку”.

Кожную жывёлу (ці прадмет) паказваюць трох гульцы.

Слон: “Цэнтравы” ўдзельнік (тут і далей так называецца гулец, які стаіць другім у “тройцы” гульцоў, якія паказваюць) правай рукой трymаецца за нос, а левую прасоўвае праз кола, якое стварылася, так, каб фігура, якая атрымалася, нагадвала хобат слана. Гульцы, што стаяць па абодва бакі, рукамі паказваюць вушки слана (адна рука знаходзіцца на ўздоўні галавы, а другая – на ўздоўні поясу).

Жырафа: “Цэнтравы” ўдзельнік падымае руکі ўгору, а гульцы, якія стаяць побач, дакранаюцца далонямі да “тулава жырафы” зверху ўніз і кажуць: “Плямкі, плямкі, плямкі”.

Качачка: “Цэнтравы” ўдзельнік падымае руکі, сагнутыя ў лакцях, перад сабой, а далоні кладуцца адна на адну. У працэсе паказу качачкі далонь, што ляжыць зверху, падымаецца і апускаецца, уяўляючы дзюбу. Удзельнікі, якія імітуюць рух хвосціка, варочаюць ніжній часткай цела.

Пальма: “Цэнтравы” ўдзельнік падымае руکі ўгору, гульцы, якія стаяць побач, таксама падымаюць руکі, але крыху нахіляюцца ў розныя бакі.

Тостэр: “Цэнтравы” ўдзельнік стаіць роўна, а два ўдзельнікі бяруцца за руکі такім чынам, каб “Цэнтравы” гулец апынуўся паміж іхнімі рукамі. Пад час паказу “Цэнтравы” ўдзельнік скача, паказваючы ўяўны тост у тостэры.

Міксер: “Цэнтравы” ўдзельнік падымае руکі ўгору і разводзіць іх у бакі. Гульцы, што знаходзяцца побач, варочаюцца вакол восі і паказваюць венчыкі міксеру.

Вядучы паказвае на ўдзельніка, які будзе цэнтрам фігуры і называе жывёлу ці прадмет, якую неабходна паказаць. Калі хто з удзельнікаў памыліўся, ён становіцца вядучым.



“Паўза”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: магнітафон.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Увага! Пажадана падабраць музычнае суправаджэнне.


Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 3-4 хвіліны.

Апісанне гульні

Гучыць музыка, удзельнікі вольна перасоўваюцца па зале.

У момант, калі яна спыняецца, удзельнікам прапануецца на працягу 30 секундаў выкананць пэўнае заданне. Напрыклад, паціснуць руку, як мага большай колькасці гульцоў; аб'яднацца ў групы па колеру вачэй; дакрануцца да як мага большай колькасці пятак; зазірнуць у очы як мага большай колькасці гульцоў і г.д.



“Сузор’і”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: магнітафон.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Увага! Можна выкарыстоўваць музычнае суправаджэнне.

Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні


Удзельнікі вольна рухаюцца па зале пад музыку.

Калі музыка перастае гучаць, вядучы называе любую лічбу ад 1 да 7. Удзельнікі яднаюцца ў малыя групы, прычым колькасць гульцоў у іх вызначаецца лічбай, якую назваў вядучы.

Кожная група, якая стварылася, атрымлівае заданне (нешта паказаць). Пасля выканання задання ўсімі групамі ўдзельнікі зноўку пачынаюць вольны рух пад музыку.

Могуць быць наступныя заданні:

- кожны гулец – афіцыянт у рэстарацыі, дзе шмат людзей;
- адзін з удзельнікаў робіць розныя рухі, а другі з’яўляецца ягоным ценем;
- адзін з удзельнікаў – “зламаная машына”, а двое яе піхаюць;
- усе стаяць пад адным парасонам і танчаць;
- адзін з удзельнікаў паказвае лакаматыву, астатнія – вагоны.



“Ураджай”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: пустая пластыковая бутэлька, крэслы (не абавязкова).

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 15 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі стаяць (сядзяць), утвараючы кола ў коле. Кожны гулец па чарзе называе нейкую садавіну/гародніну/ягаду (напрыклад, яблык, сліва і г.д.), які ён выбірае для сябе. Задача астатніх удзельнікаў – запомніць, хто якую назву выбраў.

Вядучы стаіць у цэнтры кола, трymаючы ў руках пустую пластыковую бутэльку. Кожны з удзельнікаў можа пачаць гульню, называючы які-небудзь плод, перадаючы такім чынам ход таму з удзельнікаў, чый плод ён назваў і г.д. Задача вядучага – хутка зреагаваць на назву плода, знайсці удзельніка, які прысвоіў сабе гэтую назуву, і дакрануцца да ягонай галавы бутэлькай, пакуль той не паспей перадаць ход іншаму удзельніку.

Удзельнік і вядучы мяняюцца месцамі, калі:

- удзельнік не паспявае перадаць ход іншаму гульцу (ведучы дакранаеца да ягонай галавы);
- удзельнік называе плод, абраны тым, хто ў дадзены момант выконвае ролю вядучага;
- удзельнік называе свой плод або плод свайго суседа.



“Жыхары. Хаткі. Землятрус“

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 30 (кратнае 3) гульцоў.

Працягласць гульні: 10 хвілінай.

Апісанне гульні

Усе ўдзельнікі падзяляюцца на групы па трох асобы. У кожнай з групаў двое бяруцца за руکі, утвараючы маленькае кола – гэта “хатка”, а трэці ўдзельнік становіцца ўнутры кола – гэта “жыхар”.

Па камандзе вядучага “Жыхары!” – “хаткі” застаюцца на месцы, а “жыхары” змяняюць сваё месцажыхарства і шукаюць сабе новыя “хаткі”.

Па камандзе вядучага “Хаткі!” – “жыхары” стаяць на месцы, а “хаткі”, не разрываючы рук, шукаюць новых “жыхароў”.

Па камандзе вядучага: “Землятрус!” – ўдзельнікі перамешваюцца, утвараючы новыя “хаткі” і новых “жыхароў”.

Каманды могуць называцца вядучым ў такім парадку, як яму хочацца, прычым, пад час выканання задання ўдзельнікамі, ён можа займаць месца аднаго з ўдзельнікаў. Той, каму не хапіла месца, становіцца вядучым.



“Масаж”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць удзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі гульні становяцца адно за адным, утвараючы кола.

Па сігналу вядучага яны пачынаюць рухацца і масіраваць рукамі гульца, які стаіць наперадзе. Масаж пачынаецца з плячэй, затым павольна пераходзіць на спіну, а потым ў гэтай жа паслядоўнасці зноў вяртаецца да плячэй.



“Джунглі”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 4-5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на чатыры групы: “змеі”, “ільвы”, “малпы” і “паляўнічыя”. Кожнай групе адпавядаюць пэўныя жэсты і гукі.

Вядучы просіць:

- “змей” – пашипець і адной рукой зрабіць хвалепадобныя рухі наперад;
- “ільвоў” – зарычаць і дзвюма рукамі імітаваць пащчу звера;
- “малпаў” – пракрычаць “О! о! о!” і пачасаць макушку галавы;
- “паляўнічых” – паказаць рукамі ружжо і вымавіць гукі, падобныя на выбухі.

Кожная група абірае лідэра, які сядае наперадзе і будзе перадаваць ход.

Пачаць гульню можа кожная група (напрыклад “змеі”), паказваючы свае жэсты і вымаўляючы свае гукі (5 секундаў). Пасля лідэр групы пачынае паказваць жэсты і гукі тае групы, якой ён жадае перадаць ход. Такім чынам, усе групы па чарзе паказваюць свае жэсты і вымаўляюць свае гукі.

Напрыканцы гульні вядучы можа папрасіць, каб усе групы адначасова паказалі свае жэсты і вымавілі свае гукі.



“Кароль малпаў”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: ад 10 і больш.

Працягласць гульні: 10-13 хвілінаў.

Апісанне гульні

У пачатку гульні вызначаецца добраахвотнік з добрым пачуццём гумару, які не павінен ведаць усе ўмовы гульні. Дзеля гэтага яго просяць на нейкі час выйсці з памяшкання, дзе праходзіць гульня (або адысці далей ад групы, калі гульня праходзіць на вуліцы).

Потым вядучы тлумачыць астатнім удзельнікам сутнасць гульні: на шматразовае пытанне гульца, які вернецца “Хто Кароль малпаў?” усе павінны:

- у першы раз біць сябе рукамі ў грудзі і крычаць “Я”;
- у другі раз таксама біць сябе ў грудзі і крычаць “Я”;
- на трэці раз зрабіць выгляд, што збіраюцца біць рукамі ў грудзі і адкрыць рот, каб сказаць “Я”, але не вымаўляць гэтае слова ўслых.

Удзельніка, які вяртаецца, знаёмяць з наступнымі правіламі гульні: ён мусіць вызначыць у групе “Караля малпаў”, уважліва назіраючы за ўсімі удзельнікамі.

Далей вядучы просіць удзельніка задаць пытанне. Група дае адказ. Вядучы просіць задаць пытанне другі раз. Група зноўку адказвае. Пасля чаго вядучы кажа ўдзельніку яшчэ раз задаць пытанне і разам з усімі паўтарыць рух і громка вымавіць: “Я!”, тлумачачы гэта тым, што, магчыма, гэта дапаможа яму здагадацца, хто “Кароль малпаў”. Удзельнік трэці раз задае пытанне. Група, у адпаведнасці з правіламі гульні, не адказвае, а толькі імітуе адказ.

Калі ўдзельнік здагадаўся, што гэта быў жарт, яму прысвойваецца званне “Кароль малпаў”.



“Кенгуру”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: неабмежаваная.

Працягласць гульні: 7-10 хвілінаў.


Апісанне гульні

На пачатку гульні вызначаецца добраахвотнік з добрым пачуццём гумару, які выходзіць з памяшкання (альбо сыходзіць на вялікую адлегласць ад групы) разам з вядучым. Вядучы прапануе яму падумаць нейкі час над тым, як лепш паказаць кенгуру.

Пасля вядучы вяртаецца ў групу і кажа пра тое, што добраахвотнік будзе паказваць кенгуру. Задача ўсіх астатніх гульцуў – рабіць выгляд, што яны адгадваюць, але пры гэтым называюць іншыя жывёлы, акрамя кенгуру.

Добраахвотніка запрашаюць у памяшканні, дзе праходзіць гульня, і прапануюць паказаць загаданую ім жывёлу як мага дакладней, каб астатнія ўдзельнікі змаглі здагадацца.

Назву жывёлы можна сказаць, калі добраахвотнік пачынае злавацца альбо губляеца цікавасць да гульні.



“Тры крэслы”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы па колькасці ўдзельнікаў плюс тры вольныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 10 да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: да 15 хвілін.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядают на крэслы, утвараючы паўкола. На вольнае месца ставяцца тры пустыя крэслы, практычна замыкаючы кола.

Вядучы сядзе на сярэдняе сярод пустых крэсла і называе прадмет/з'яву і г.д. Ягоныя слова гучаць, напрыклад, такім чынам: “Я – рэклама, я адна”. Астатнія ўдзельнікі шукаюць прадметы/з'явы, якія цесна звязаныя з tym, што называе вядучы. Гулец, які знайшоў такі прадмет/з'яву, кажа, напрыклад: “А я – тэлевізар, па якому паказваюць рэкламу” і займае адно крэсла побач з вядучым. Гэтак жа робіць яшчэ адзін гулец, кажучы, што ён, напрыклад, “зубная паста, якую рэкламуюць”.

Вядучы выбірае тое, што яму больш пасуе, называе гэты прадмет і сыходзіць з адпаведным гульцом, займаючы вольныя месцы ў паўколе. Напрыклад, ён выбраў “тэлевізар”. Гулец, які застаўся – “зубная паста” – сядзе на сярэдняе крэсла і кажа: “Я – зубная паста, я адна”. Гульня паўтараецца нанова.



“Да пэўнай кропкі”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе;
канцэнтрацыі ўвагі ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое вялікае памяшканне без мэблі.

Колькасць удзельнікаў: ад 10 да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 5 хвілінаў.


Апісанне гульні

На самым пачатку гульні кожны ўдзельнік выбірае для сябе ў пакоі нейкую акрэсленую “кропку”. Потым усе гульцы пачынаюць вольна рухацца па пакоі да таго часу, пакуль не пачуюць каманду “Стоп!”

Пасля гэтай каманды кожны бяжыць да сваёй кропкі.

Можна дадаць правілы, як да гэтай кропкі дабегчы, напрыклад::

- Скажы кожнаму напатканаму сябру “Прывітанне!”
- Глядзі толькі на падлогу.
- Бяжы, круцячыся вакол сябе.
- Скачы, круцячыся вакол сябе.
- Ідзі, адварнуўшыся плячыма.
- Ідзі з закрытымі вачыма.
- Ідзі паціху.
- Ідзі прама да мэты.
- Выбяры найдаўжэйшы шлях.



«Вяр'яцкія дні»

Гульня садзейнічае:

развіццю памыснай і добразычлівай атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы (неабходна дакладна вызначыць межы пляцоўкі), так і ў памяшканні, якое дазваляе ўдзельнікам вольна рухацца.

Колькасць удзельнікаў: 15-20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 45 хвілінай.

Апісанне гульні

A. Кот і мышы

Удзельнікі становяцца адно насупраць аднаго ў парах. Выбіраюцца два гульцы – кот і мыш, якія будуць бегаць паміж астатнімі парамі. Мыш можа ўцячы ад ката, ускочыўшы некаму на плечы. Прычым, гулец які стаяў насупраць таго, каму ўскочылі на плечы, сам становіцца мышшу і гульня працягваецца.

Калі кот зловіць мыш – ролі мяняюцца. У вялікай групе адначасова можа ганяцца адно за адным не адна пара катоў і мышэй.


B. Хвост цмока

Удзельнікі выбіраюць цмока, які ганяецца за ўсімі сябрамі групы. Калі некага зловіць, дык злоўлены становіцца за спіной цмока, кладзе рукі яму на плечы і абодва, такім чынам, становяцца цмокам і працягваюць лавіць астатніх. Гульня працягваецца аж пакуль цмок усіх не зловіць і не зачэпіць за свой хвост.

C. Сляпія

Усе гульцы дзеляцца на пары. Парам нельга раздзяляцца.

Выбіраюць дзве пары, у якіх нехта адзін завязвае вочы, і яны пачынаюць лавіць іншыя пары. Галоўная задача: злавіць як мага больш пароў. Злоўленыя пары адыхаць убок.



«Спаборніцтва шнуркоў»

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: адзін шнураваны чаравік на каманду.

Пляцоўка: любое памяшканне.


Колькасць удзельнікаў: да 40 гульцоў.

Працягласць гульні: да 10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі падзяляюцца на каманды (па 5-10 гульцоў), якія становяцца ў шарэнгі. Першы гулец з чаравікам у адной руцэ і шнурком у другой бяжыць у канец сваёй шарэнгі, садзіцца, зашнуроўвае чаравік і ўручает яго наступнаму гульцу, які бяжыць на пачатак, расшнуроўвае чаравік і аддае яго наступнаму і г.д. Уздедынікі, якія выканалі заданне, адыходзяць убок.

Перамагае тая каманда, якая першай закончыць гульню.



«Спаборніцтва чаравікаў»

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: па аднаму чаравіку на каманду.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць удзельнікаў: да 40-50 гульцоў.

Працягласць гульні: да 10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на каманды (па 10 чалавек). Гульцы кожнай каманды становяцца ў ланцугі – адно за адным. Па сігналу вядучага ўдзельнікі, якія стаяць першымі, бягучы у канец сваіх лінцугоў, несучы ў руках чаравік, пасля чаго вяртаюцца і перадаюць чаравік наступным гульцам. Асноўная цяжкасць гульні заключаецца ў тым, што кожны наступны ўдзельнік павінен несьці чаравік на іншай частцы цела.



«Сцірта чаравікаў»

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: чаравікі ўздельнікаў.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўздельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Уздельнікі дзеляцца на дзве каманды. Усе здымаюць чаравікі і складаюць іх у дзве асобныя сцірты на як мага большай адлегласці адной.

Кожная каманда становіцца ў ланцуг перад сціртай чаравікаў каманды-саперніцы. Потым яны павінны дабрацца да абутку праціўніка і за тры хвіліны звязаць усе шнуркі разам або выкінуць чаравікі па-за вызначаную рысу (ці зрабіць адначасова тое і другое) і вярнуцца на сваё месца. Праз дзве хвіліны пасля сігнала ўсе кідаюцца шукаць сваіх чаравікаў. Выйграе каманда, ўздельнікі якой зробяць гэта першымі, абуюць чаравікі і сядуць на вызначаныя месцы.



«Свіння, воўк і фермер»

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць удзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: да 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі дзеляцца на дзве каманды, якія становяцца адна насупраць адной і ствараюць кола, каб выбраць ролі. Ёсць тры ролі: “свіння”, “воўк” і “фермер”. “Свіння” ловіць “ваўка”, “воўк” – “фермера”, а “фермер” – “свінню”.

Кожны сябра каманды сам выбірае, кім стаць, і як толькі ўсе ўдзельнікі выберуць сабе ролі, каманды паварочваюцца адна да адной тварам.

Каб адрознівацца паміж сабой, выкарыстоўваюцца тры азначэнні: “свіння” трymае ўказальныя пальцы, ўзнятыя ўгару, па абодвух баках галавы, “воўк” паказвае свае вострыя кіпцюры, “фермер” выконвае рухі, быццам бы капае зямлю.

Па сігналу вядучага на працягу 30 секундаў гульцы могуць лавіць удзельнікаў іншай каманды, згодна з вызначанымі ролямі. Пераможца вызначаецца па колькасці набраных балаў. Кожны злоўлены праціўнік – гэта адзін бал. Выйграе тая каманда, якая будзе мець больш балаў.



«Сараканожка»

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць удзельнікаў: ад 25 гульцуў і больш.

Працягласць гульні: да 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі становяцца ў кола ў выглядзе чаргі правым плячом унутр кола і настолькі цесна, каб сутыкацца з тымі, хто стаіць спераду і ззаду.

Пасля кожны бярэцца рукамі за талію таго, хто стаіць наперадзе, і згінае калені аж да таго моманту, пакуль не адчуе, што абаперся на калені таго, хто стаіць за ім. Усе робяць такі рух адначасова.

Калі гэта ўдасца (не часта ўдаецца зрабіць гэта адразу), то ўся група ўзаемна падтрымліваеца і кожны гулец сядзіць на каленях таго, хто стаіць за ім.

Увага! Важна, каб у працэсе гульні не змянялася форма кола. Лягчэй гуляць, калі група мінімальна нахіляеца ўнутр.

Пасля таго як усе ўдзельнікі будуць сядзець на каленях па колу, можна:

- злёгку нахіліцца ўнутр і падняць левую ногу;
- адначасова падняць руکі;
- паспрабаваць крочыць разам (вельмі цяжка).



«Сымон сказаў”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць удзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: да 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі падзяляюцца на малыя групы. Кожная група выбірае сабе вядучага – “Сымона”, рухі якога астатнія будуць пераймаць.

Пачатак кожнага дзеяння вядучы папярэджвае словамі “*Сымон вам кажа*, – напрыклад, – “*станьце на галаву!*” Калі вядучы выканае нейкае дзеянне без словаў “*Сымон кажа*”, дык ніхто не павінен пераймаць ягоныя дзеянні. Калі нехта памыліцца, то выбывае з гульні. Гульня працякае што раз у больш хуткім тэмпе.

Варыянт! Можна мяняць вядучых, альбо прыдумаць дадатковыя цяжкасці.



Частка III

**“Інтэлектуальная”
гульні**



“Піп”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўвагі ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 30 гульцоў.

Працягласць гульні: 5 хвілінаў.


Апісанне гульні

Удзельнікі сядзяць у коле і лічаць, называючы лічбы па чарзе. Лік ідзе да 60. Пры гэтым удзельнікам можна называць усе лічбы за выключэннем тых, якія:

- дзеляцца на трывалыя;
- у сваёй назве маюць частку “трывалыя” (напрыклад, трывнаццаць).

Замест гэтых лічбаў гульцы павінны казаць “Піп”.

Пры парушэнні гэтых правілаў удзельнік выходзіць з гульні і аддае фант. Па заканчэнні гульні ўдзельнікі, якія засталіся, даюць заданні кожнаму фанту.



“Літары”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення, кемлівасці ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: крэйда альбо аркуш паперы фармату А1, маркеры.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: неабмежаваная.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Вядучы піша на дошцы (аркушы паперы) некалькі пачатковых літар, якія абазначаюць лічбы пры лічэнні. Напрыклад: А, Д, Т, Ч (гэта першыя літары назвы лічбаў 1, 2, 3, 4...).

Удзельнікам неабходна здагадацца, якая будзе наступная літара.

Адказ: П, Ш, С, В і г.д. (першыя літары назвы лічбаў 5, 6, 7, 8 і г.д.).



“Вада”

Гульня садзейнічае:

развіццю кемлівасці ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: шклянка і графін з вадой.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: неабмежаваная.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Вядучы прапануе ўдзельнікам выкананец наступнае заданне: «Неабходна выпіць стакан вады, трymаючы яго ў левай руцэ, а ў правай – графін з вадой. Пры гэтым трэба не быць у пакоі, але і не выходзіць з яго. Нельга садзіцца, стаяць, класціся, скакаць, хадзіць, танчыць».

Правільнае рашэнне: гульцу неабходна размясціцца ў праёме дзвярэй такім чынам, каб ягоныя ногі былі ў пакоі, а тулава перагіналася праз парог.



“Кропкі”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення, мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: крэйда ці аркуш паперы фармату А1, аркушы паперы фармату А4 адпаведна колькасці ўдзельнікаў, маркеры.



Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: неабмежаваная.

Працягласць гульні: да 20 хвілінай.


Апісанне гульні

На аркушы паперы намалюваны 9 крапак (мал. 1). Іх неабходна злучыць, не адрываючы рукі, чатырма рысамі, прычым нельга праводзіць двойчы па адной рысе.



Правільнае рашэнне

мал. 1



“Белая і чорная магія”

Гульня садзейнічае:

развіццю увагі, мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: памяшканне, у якім знаходзіцца вялікая колькасць розных прадметаў (мэбля, кнігі і г.д.).

Увага! Для правядзення гульні необходна двое вядучых.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 20-45 хвілінай.

Апісанне гульні

Гэта гульня проводзіцца двумя вядучымі. Абазначым іх В1 і В2.

В1 выходзіць з памяшкання. В2 просіць ўдзельнікаў загадаць які-небудзь прадмет, які знаходзіцца ў памяшканні. Пасля таго як ўдзельнікі загадалі прадмет, В1 вяртаецца ў памяшканне і пачынае адгадваць, што гэта за прадмет.

Гэта адбываецца наступным чынам: В2 падыходзіць да розных прадметаў, паказвае на іх і запытваеца ў В1: “Ці гэты прадмет?”. В1 дае станоўчы ці адмоўны адказ у залежнасці ад таго, ці паказвае партнёру на загаданую рэч.

Як правіла, В1 заўсёды адгадвае.

Задача ўдзельнікаў: вызначыць прынцып, адпаведна якому В1 адгадвае прадмет.

Рашэнне: паміж вядучымі існуе дамоўленасць, што спачатку паказваюцца прадметы самых розных колераў. Перад тым, як паказаць загаданы прадмет, абавязкова паказваюць прадмет белага колеру. Такім чынам, другі вядучы ведае, што наступны прадмет будзе менавіта той, які загадалі ўдзельнікі.

Варыянт! Вядучы можа мяняць: інтанацыю; руку (правую на левую і наадварот), якой ён паказвае на прадмет; колькасць прадметаў перад тым, як указаць на загаданы прадмет, а таксама камбінаваць дотыкі да прадметаў з указаннем на іх рукой. Гэта дазволіць ўдзельнікам разгледзець самія розныя версіі.



“Вандроўка”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення, кемлівасці, увагі ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Увага! Вядучы павінен добра ведаць імёны ўдзельнікаў.


Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 20-30 хвілінай.

Апісанне гульні

Вядучы кажа: “Я іду ў вандроўку і бяру з сабой... (далей называюцца два прадметы)”. Пасля гэтага ён прапануе ўсім ўдзельнікам разам з ім пайсці ў вандроўку. Толькі кожнаму неабходна здагадацца, якія рэчы ўзяць з сабой. Той, хто зробіць правільны выбор – ідзе ў вандроўку, а астатнія – працягваюць думашць.

Удзельнікі па чарзе кажуць: “Я іду ў вандроўку і бяру з сабой... (далей называюцца два прадметы)”, а вядучы вырашае: браць іх у вандроўку, ці не браць. З ім вандраваць ідуць тыя гульцы, што выбраў два прадметы, назвы якіх пачынаюцца з той самай літары, што і іх імёны. Напрыклад, ўдзельнік Міца можа ўзяць з сабой малаток і мыла, а ўдзельніца Наташа – ніткі і нафталін.



“Нажніцы”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення, дасціпнасці ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: нажніцы, крэслы.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: 15-20 гульцоў.

Працягласць гульні: 15-20 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ на крэслы, утвараючы кола.

Вядучы пачынае перадаваць нажніцы, папярэдне круцячы імі ў розныя бакі. Пры перадачы нажніцаў ён, нібы выпадкова, закідае нагу за нагу і кажа, што менавіта так патрэбна іх (нажніцы) перадаваць.

Другі ўдзельнік папярэдне круціць нажніцамі, а затым перадае трэцяму гульцу, гаворачы, што гэта і ёсць правільная іх перадача, а трэці ўдзельнік – чацвёртаму і гэтак па колу. Вядучы каментуе ўвесь працэс, фіксуючы, правільна ці не гульцы перадаюць нажніцы.

Сутнасць гульні заключаецца ў tym, каб здагадацца, што пры перадачы нажніцаў трэба закінуць нагу за нагу. Гэта і будзе лічыцца правільнай перадачай.



“Прама – накрыж”

Гульня садзейнічае:

развіццю кемлівасці, назіральнасці ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstaляванне: нажніцы, крэслы.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: 15-20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.


Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ на крэслы, утвараючы кола.

Вядучы перадае нажніцы іншаму гульцу і кажа: “Прама” ці “Накрыж”. Гэта залежыць ад пазіцыі ног таго, хто ў дадзены момант перадае нажніцы. Калі яны скрыжаваныя, то вядучы кажа “Накрыж”. Калі ногі стаяць прама, то ён кажа: “Прама”.

Далей удзельнікі перадаюць адзін аднаму нажніцы ў любой паслядоўнасці, але кожны з іх пры перадачы нажніц кажа, як менавіта ён іх перадае: “Прама” ці “Накрыж”. Вядучы незаўважна звяртае ўвагу на пазіцыю ног гульца, фіксуе правільнасць сказанага ім і паведамляе яму пра гэта.

Задача ўдзельнікаў – адгадаць прыкмету, паводле якой вядучы вызначае правільнасць перадачы нажніц і каментара гульца.



“Асацыяцыі”

Гульня садзейнічае:

развіццю увагі, ўяўлення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: 15-20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 25 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядают, утвараючы кола, і выбіраюць вядучага. Ён выходзіць з памяшкання, а група выбірае гульца, якому кожны прыдумляе характеристыку. Пры складанні характеристыкі гульцы выкарыстоўваюць вызначэнні надвор’я, назвы кветак, прадметаў адзення і інш.

Запрашаецца вядучы, які, знаходзячыся ў сярэдзіне кола, пачынае задаваць па адным пытанні кожнаму гульцу па чарзе. Напрыклад: “Калі гэта кніга, то якая яна?”, “Калі гэта фільм, то які ягоны жанр?”, “Калі гэта дом, дык які ён?” З дапамогай атрыманых адказаў вядучы спрабуе скласці образ загаданага групай ўдзельніка. Апытаўшы ўсіх у коле, вядучы павінен сказаць, каго з гульцоў загадала група.

Калі ён здагадаўся, то выбіраюць наступнага вядучага. Калі не – яму прапануюць яшчэ раз задаць пытанні ўсім ўдзельнікам і прыняць іншае рашэнне.

Калі ўсе спробы аказаліся няўдалымі, група раскрывае свой сакрэт.



“Прыдумай малюнак”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: аркушы паперы з выявамі геаметрычных фігур, алоўкі, фламастэры і г.д.

Пляцоўка: любое памяшканне.


Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: да 15 хвілін.

Апісанне гульні

Удзельнікам раздаюць аркушы паперы з выявамі геаметрычных фігур і прапануюць дапоўніць кожную з іх да з’яўлення нейкага вобразу.

Посля выканання задання, вынікі прадстаўляюцца ўсёй групе.



“Палічы!”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення, увагі ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: аркушы паперы з выявамі геаметрычных фігур.


Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 30 гульцоў.


Працягласць гульні: да 20 хвілін.

Апісанне гульні


Вядучы працануе ўдзельнікам падлічыць колькасць трохкутнікаў на выявах фігур.



Адказ: 35 трохкутнікаў



Адказ: 47 трохкутнікаў



“Вужакі”

Гульня садзейнічае:

развіццю кемлівасці, мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: аркушы паперы, ручкі ці алоўкі для кожнага ўдзельніка.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: 20-25 гульцоў.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Адзін з ўдзельнікаў называе назоўнік з пяці літар. Усе астатнія запісваюць гэтае слова і за дзесяць хвілінаў спрабуюць узгадаць як мага больш словаў з такім разлікам, каб першая літара першага слова па аднаму разу сустракалася ва ўсіх наступных словах і размяшчалася вызначытым чынам – “вужакай”.

Напрыклад:

келіх

школа

закон

шынка

вожык


палка

паказ

акрыл

куфар

Затым вядучы пропануе ўдзельнікам прачытаць свае варыянты. Аркушы з “вужакамі” можна вывесіць у памяшканні, дзе праходзіла гульня.



“Звяжы!”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: скакалкі (тоўстая вяроўка) па колькасці ўдзельнікаў.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць ўдзельнікаў: неабмежаваная.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Вядучы раскладае на стале скакалкі і просіць ўдзельнікаў узяць адзін канец сваёй скакалкі правай рукой, а другі – левай. Задача гульцоў: завязаць вузел, не адпускаючы рук ад скакалкі.

Правільнае рашэнне: ўдзельнікам неабходна спачатку скрыжаваць руکі і потым узяць скакалку за канцы.



«Адгадай, які колер?»

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення, мыслення, навыкаў невербальнай камунікацыі ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstaляванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Аднаму ўдзельніку прапануюць быць вядучым. Ён выходзіць з памяшкання на некаторы час. Астатнія гульцы задумваюць адзін з пяці колераў (чырвоны, сіні, жоўты, зялёны, чорны).

Вядучы вяртаецца ў памяшканне, і ўдзельнікі па чарзе дэманструюць яму невербальна задуманы колер, выкарыстоўваючы пры гэтым розныя асацыяцыі, якія прама не ўказваюць на яго. Напрыклад, калі выбраны жоўты колер, то можна паказаць, як чалавек моршчыцца, з'еўши дольку цытрыны.

Задача вядучага: адгадаць задуманы колер.



“Складзі квадрат”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення, мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і аbstаляванне: па 2 квадраты з паперы для кожнага ўдзельніка: вялікі – 15×15 см, маленькі – 10×10 см, нажніцы.

Пляцоўка: любое памяшканне.


Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: да 20 хвілін.


Апісанне гульні

Бярэм два квадраты: вялікі і маленькі. Вялікі квадрат спачатку разразаем напалам, а затым яго паловы – на два трохкутнікі.


Задача гульца: скласці квадрат з чатырох трохкутнікаў і маленькага квадрата.



Вялікі квадрат



Маленькі квадрат



Правільнае рашэнне



“Аукцыён”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўвагі ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групэ.

Матэрыялы і аbstaляванне: аркуш паперы фармату А4 з выявай літары.

Пляцоўка: памяшканне з вялікай колькасцю розных прадметаў (мэблі і Г.Д.).

Колькасць удзельнікаў: ад 5 асобаў і больш.

Працягласць гульні: да 15 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ, утвараючы кола.

Вядучы выстаўляе на продаж літару. Кошт літары – слова, якое пачынаецца з гэтай літары і абазначае **прадмет**, што знаходзіцца ў памяшканні, дзе проходзіць гульня. Гульцы па чарзе называюць слова. Напрыклад, прадаецца літара «П». Удзельнікі падымаюць рукі, вядучы па чарзе прапануе ім назваць слова:


Удзельнік: “Падлога”.

Вядучы: “Падлога” – раз, “Падлога” – два...

Другі удзельнік: “Палічка”.

Вядучы: “Палічка” – раз, “Палічка” – два... і Г.Д.

Калі вядучы паспявае далічыць да трох, і ніводзін удзельнік не называе больш словаў, то літара, якую выставілі на аукцыён, уручаецца таму, хто назваў апошніе слова.



“Святы і будні”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўвагі ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць удзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 5 хвілінаў.

Апісанне гульні

Два дні на тыдзень вызначаюцца святочнымі днямі, а ўсе астатнія – будзённымі. Вядучы пачынае пералічваць дні ў выпадковай паслядоўнасці. Задача ўдзельнікаў – уважліва сачыць за назвамі дзён і пляскаць у далоні толькі тады, калі вядучы называе будзённыя.

Калі хтосьці памыляецца і пляскае ў далоні, калі вядучы называе святочны дзень, то ён выбывае з гульні і аддае фант. Потым за гэты фант пераможца прыдумляе якое-небудзь заданне для тых гульцоў, якія памыліліся.



“Манеты”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўвагі ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групэ.

Матэрыялы і абсталяванне: дзве манеты (два жэтоны).

Пляцоўка: памяшканне з мэбліяй.

Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 15 хвілінаў.


Апісанне гульні

Перад гульней вядучы паказвае ўдзельнікам манеты, якія яны павінны будуць адшукаць, і тлумачыць правілы пошуку:

- шукаць манеты можна толькі вачыма, не датыкаючыся да прадметаў, якія ёсць у памяшканні, рукамі;
- ўдзельнік, які знайшоў адну з манет, моўчкі скрыжоўвае руکі на грудзях і працягвае пошук другой манеты;
- калі ўдзельнік знаходзіць другую манету, то ён моўчкі сядзе на крэсле;
- на працягу ўсяго часу пошуку манет ўдзельнікі не могуць размаўляць.

Гульцы выходзяць з памяшкання, а вядучы хавае манеты. Адну манету ён кладзе такім чынам, каб знайсці яе было не цяжка. А другую трymае паміж двумя пальцамі любой рукі такім чынам, каб палову манеты было відаць, і ўдзельнікі маглі яе заўважыць.

Пошук манет доўжыцца, пакуль іх не знайдуць усе гульцы. Вядучы сочыць за выкананнем правілаў гульні.



“Адгадай песню”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення, маўлення ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групэ.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 чалавек.

Працягласць гульні: 20-25 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ, утвараючы кола. Адзін удзельнік, які згаджаецца быць вядучым, пакідае памяшканне. Усе астатнія задумваюць песню і размяркоўваюць па коле яе слова. Кожнаму ўдзельніку даетца адно слова з песні. Словы размяркоўваюцца ў той паслядоўнасці, у якой яны ідуць у песні.

Вядучага запрашаюць у кола і паказваюць удзельніка, з якога пачынаецца песня. Ён задае кожнаму гульцу па чарзе адно пытанне. Пытанні могуць тычыцца розных аспектаў дзейнасці чалавека, прадметаў, з'яў, яле не тычыцца напрамую песні. Напрыклад: «Якая пара году табе больш падабаецца?», «Что ты сёння ела на абед?». У атрыманых адказах ён спрабуе вызначыць, якое слова належыць песні (у адказе ўдзельніка слова павінна прагучыць у арыгінале). Гульцам не дазваляецца мянуть канчаткі песенных словаў.

Задача ўдзельніка-вядучага адгадаць песню. На гэта яму даетца тры спробы. Калі песня адгадана, выбіраецца іншы ўдзельнік-вядучы. Калі вядучы не справіўся з заданнем, то загадваецца іншая песня, і ён зноў спрабуе адгадаць.



«Лыжкі, відэльцы»

Гульня садзейнічае:

развіццю ўвагі ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: 2-3 лыжкі і 2-3 відэльцы (іх могуць замяніць ручкі, алоўкі, фламастэры, маркеры).

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць удзельнікаў: да 25 гульцоў.


Працягласць гульні: да 20 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядают, утвараючы кола. Адзін з удзельнікаў пакідае памяшканне, астатнія выбіраюць аднаго з гульцоў, а вядучы складае на падлозе адвольную кампазіцыю з відэльцаў і лыжак.

Потым у пакой вяртаецца гулец, які выходзіць з памяшкання, і, не задаючы пытанняў, праз нейкі час ён павінен вызначыць, каго загадалі ўдзельнікі. Задача групы: зразумець прынцып, паводле якога гулец вызначае загаданую асобу.

Загадзя гулец і вядучы гульні дамаўляюцца пра тое, што *Вядучы сядзіць у той самай позе, што і загаданы ўдзельнік*.



“Мытня”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення, увагі ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.


Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 30 хвілінай.

Апісанне гульні

З ліку ўдзельнікаў выбіраюцца два “супрацоўнікі мытні” і два “замежнікі”. “Мытнікі” застаюцца ў аўдыторыі, а “замежнікі” сыходзяць, каб прыдумаць легенду (з якой краіны яны прыехалі, з якой мэтай, на які тэрмін) і дамовіцца, хто з іх і якім чынам будзе правозіць “кантрабандны тавар” і як будзе яго хаваць.

У гэты час “мытнікі” рыхтуюцца да размовы з “замежнікамі”. Іх задача – знайсці таго, хто правозіць “кантрабанду”. Яны павінны вырашиць гэту задачу, абавіраючыся на сваю назіральнасць і інтуіцыю. У іх ёсць магчымасць задаць не болей за 10 пытанняў, на якія “замежнікі” могуць адказваць толькі “так” ці “нe”. Галоўная задача “замежнікаў” – не выклікаць падазрэнне.



“Гарохавы кароль”

Гульня садзейнічае:

развіццю камунікатыўных навыкаў, маўлення ўдзельнікаў; стварэнню памыснай і добразычлівой атмасферы ў групe.

Матэрыялы і абсталяванне: гарох (па 5 гарошынаў на кожнага ўдзельніка).

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні. Пры правядзенні гульні на вуліцы неабходна абазначыць межы гульнявой пляцоўкі.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 30 хвілінай.

Апісанне гульні

Кожнаму ўдзельніку раздаецца па пяць гарошынаў. Удзельнікі рухаюцца па аўдыторыі і размаўляюць адно з адным. Пры сустрэчы ўдзельнікі павінны адно аднаму па чарзе задаваць такія пытанні, каб пачуць у адказ слова “так” ці “нe”.

Калі ўдзельнік, які адказвае на пытанне, вымаўляе адно з гэтых словаў, то ён аддае суразмоўцу адну гарошыну. Пасля гэтага яны разыходзяцца і шукаюць наступных суразмоўцаў.

У каго гарошыны скончыліся, той выбывае з гульні. У каго пасля сканчэння гульні будзе самая вялікая колькасць горошын, той – “Гарохавы кароль”.

Гуляючы, ўдзельнікі павінны прытрымлівацца наступных правілаў:

- нельга маўчаць;
- нельга пазбягаць контакту і не адказваць на пытанне.



“Намалюй партрэт”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе;
развіццю ўяўлення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: аркушы паперы фармату А4, ручкі ці алоўкі.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: да 15 хвілінай.

Апісанне гульні

Кожны ўдзельнік гульні бярэ аркуш паперы фармату А4, размяшчае яго вертыкальна і малюе галаўны ўбор. Малюнак нікому не паказвае.

Затым ўдзельнік згінае свой аркуш такім чынам, каб намалеваны галаўны ўбор не быў бачны, і аддае яго суседу справа. Сусед малюе галаву, згінае аркуш па гарызанталі так, каб не было відаць намалеванай галавы, і перадае яго далей – другому ўдзельніку гульні.

Так, адно за адным, ўдзельнікі малююць на аркушы паперы шыю, верхнюю частку тулава, ногі да кален, калені, ступні і абутак. У выніку аркуш аказваецца складзеным у гармонік. Калі яго раскруціць, атрымліваецца смешны малюнак.



“Забойца”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўважлівасці ўдзельнікаў;
стварэнню памыснай і добразычлівой атмасфери ў групі.

Матэрыялы і аbstаляванне: па аднаму крэслу для кожнага ўдзельніка,
карткі з надпісам “мірны жыхар” для ўсіх ўдзельнікаў і 1 картка з надпісам
“кілер”.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядзяць на крэслах, утвараючы кола. На падлозе раскладваюцца карткі надпісамі ўніз. Кожны ўдзельнік бярэ сабе адну картку. На адной з картак напісана слова “кілер” (альбо “забойца”), на іншых – “мірны жыхар”. Кожны ўдзельнік ведае змест толькі сваёй карткі. Пасля вядучы тлумачыць правілы гульні.

“Кілер” “забівае” сваю ахвяру, падміргнуўшы ёй. Калі “мірны жыхар” убачыў, што яму падміргнулі, то ён павінен сказаць: “Я забіты (ая)”, адкрыць сваю картку і адсунуць сваё крэсла ад лініі кола.

Задача “мірнага насельніцтва” – быць уважлівымі, імкнуцца пазбегнуць свайго лёсу і “злавіць” “кілера”. Калі ў нейкага “мірнага жыхара” з’явілася дапушчэнне, хто з ўдзельнікаў выконвае ролю “кілера”, ён кажа: “У мяне ёсць падазрэнне” і паказвае на дапушчальнага “кілера”. Калі ўдзельнік мае рацыю, гульня заканчваецца. Калі не – ўдзельнік выбывае з гульні з-за ілжывага абвінавачвання. Гульня працягваецца далей, пакуль не будзе знайдзены “кілер” (або ён застанецца адзін).



“Алібі”

Гульня садзейнічае:

развіццю камунікатыўных навыкаў удзельнікаў;
развіццю ўменняў задаваць і адказваць на пытанні, аргументаваць сваю
пазіцыю.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць удзельнікаў: да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: да 20 хвілінаў.

Апісанне гульні

На пачатку гульні паміж яе ўдзельнікамі размяркоўваюцца ролі: “падазроныя” (два чалавекі), “суддзі” (шэсць – восем чалавек), “назіральнікі” (астатнія гульцы). “Падазроныя” выходзяць з памяшкання і на працягу пяці хвілінаў абдумваюць сітуацыю, вызначаючы для сябе што супрацьзаконнае, дзе і калі яны зрабілі.

Па сканчэнні часу “суд” запрашае аднаго з “падазроных”. Кожны “суддзя” мусіць задаць не менш за тры пытанні кожнаму “падазронаму”.

“Падазроныя” па адным заходзяць у аўдыторыю і адказваюць на пытанні “суддзяў”, якім неабходна ўстанавіць наяўнасць (альбо адсутнасць) у “падазроных” алібі. “Падазроныя” перамагаюць у тым выпадку, калі іхныя адказы з’яўляюцца несупярэчлівымі і адпавядаюць адно аднаму.



“Капялюш”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе; развіццю ўвагі, мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: непатрэбныя.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 10 да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 15 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі размяшчаюцца, утвараючы кола. Вядучы кажа, што зараз ён будзе перадаваць капялюш, але і капялюш і дзеянні вядучага будуть уяўнымі.

Напрыклад, ён кажа, што ўзяў капялюш і перадаў яго Багдану, Багдан перадаў Алене, Алена перадала ўяўны капялюш Петрусу, Пяцрусь – Ганне, а Ганна перадала Наталлі (называюцца імёны гульцоў, якія прысутнічаюць). Скончыўшы пералічваць, ён пытаецца: “У каго зараз капялюш?”

Удзельнікі прапануюць розныя версіі, называючы розныя імёны, але сапраўдная – адна: Капялюш застаетца ў таго гульца, які пасля пытання *вядучага першым вымавіў нейкае слова (гук)*, а калі ўдзельнікі маўчаць, капялюш застаетца ў вядучага.

Удзельнікам неабходна здагадацца, чаму капялюш знаходзіцца ў таго ці іншага гульца.



“Хто я?”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення, увагі ўдзельнікаў;
развіццю ўмення задаваць пытанні, планаваць сваю дзеяйнасць.

Матэрыялы і аbstаляванне: скотч на папяровай аснове (малярная стужка), некалькі маркераў або ручак.

Пляцоўка: гульня можа праходзіць як на вуліцы, так і ў памяшканні.

Колькасць ўдзельнікаў: ад 10 да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 60 хвілінай.

Апісанне гульні

Кожны гулец выбірае якога-небудзь вядомага ўсім ўдзельнікам гульні палітычнага дзеяча, героя казкі/мульфільма, зорку эстрады, гістарычную асобу і г.д., піша яго імя (прозвішча) на кавалку скотча вялікім літарамі, а пасля прыклейвае гэты скотч на ілбе каго-небудзь з ўдзельнікаў, не паказваючы яму надпіс. Такім чынам, у кожнага ўдзельніка на ілбе будзе знаходзіцца кавалак скотча з надпісам. Задача кожнага гульца: здагадацца, чыё імя напісана на скотчы, які прыклеены ў яго на ілбе.

Здагадкі адбываюцца наступным чынам: кожны ўдзельнік па чарзе задае сваім калегам пытанні, на якія астатнія ўдзельнікі могуць адказваць толькі “так” ці “не”. Калі гулец атрымаў на сваё пытаннё адказ “так”, то ён задае наступнае пытаннё, калі – “не”, ход пераходзіць да наступнага ўдзельніка.

Гульня працягваецца да таго часу, пакуль апошні ўдзельнік здагадаецца, чыё імя напісана ў яго на скотчы.



“Шэрлак Холмс”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасферы ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: аловак, папера.

Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць удзельнікаў: ад 10 да 15 гульцоў.


Працягласць гульні: да 25-30 хвілінаў.

Апісанне гульні

Кожны ўдзельнік успамінае нейкую гістарычную, агульнаядомую постаць і запісвае на картцы паперы 6 рэчаў, якія гэтая асоба магла б мець у кішэні альбо сумцы.

Потым кожны з гульцоў па чарзе ўслых чытае напісаныя, а група спрабуе адгадаць, каму б маглі належыць гэтыя рэчы.

Варыянт! Гэтымі асобамі могуць быць таксама настаўнікі, аднакласнікі, знаёмыя.



“Сіла пераканання”

Гульня садзейнічае:

развіццю мыслення ўдзельнікаў, умення адстойваць уласную пазіцыю; стварэнню памыснай атмасфери ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: крэслы, узнагарода (напрыклад, шакаладка).

Пляцоўка: любое памяшканне.


Колькасць ўдзельнікаў: да 10 гульцоў.

Працягласць гульні: да 30 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ у кола, выбіраюць трох суддзяў і даюць ім час (5 хвілінай) на стварэнне сістэмы ацэнкі.

Кожны з ўдзельнікаў па чарзе становіцца перад суддзямі і стараецца пераканаць іх, што ўзнагароду павінен атрымаць менавіта ён. Адзнакі ставяцца за аргінальнасць аргументаў і пераканаўчую моц.



“Куфэрак скарбаў”

Гульня садзейнічае:

развіццю ўяўлення, мыслення ўдзельнікаў.

Матэрыялы і абсталяванне: 4-5 розных прадметаў (напрыклад, кій ад веніка, кавалак тканины, пластмасавы пярсцёнак, ключ, стary прыёмнік, насоўка, пустая відэакасета), крэслы.


Пляцоўка: любое памяшканне.

Колькасць ўдзельнікаў: 15-20 гульцоў.

Працягласць гульні: да 45 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядаютъ у кола. Вядучы паказвае групе па чарзе некалькі прадметаў. Пасля паказу ўдзельнікі, падзяліўшыся на малыя групы (2-4 чалавекі), атрымліваюць па адным прадмете і абмяркоўваюць тое, для чаго ён службыць і як яшчэ можна яго выкарыстаць. Пасля абмеркавання кожная група складае інсцэніроўку, якую потым паказвае іншым.





Частка IV

Гульні з
парашутам

“Шкляная пліта”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.


Гульня можа праходзіць і на вуліцы.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 2-3 хвіліны.

Апісанне гульні

Удзельнікі бяруцца за краі парашута, які ляжыць, і, напружваючы мышцы, “пераносяць” яго на ішае месца так, быццам гэта вялікая шкляная пліта.



“Хадзьба па хвалях”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут.


Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-7 хвілінаў.

Апісанне гульні

Адзін з ўдзельнікаў становіцца на парашут і ідзе па ім, а астатнія трymаюцца за краі парашута і паказваюць марскія хвалі. Усе гульцы па чарзе могуць “пахадзіць па хвалях”.



“Прабежка пад парашутам”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Гульня можа праходзіць і на вуліцы.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінаў.

Апісанне гульні

З ліку ўдзельнікаў выбіраецца вядучы. Гульцы трymаюцца за краі парашута і перыядычна падымаюць і апускаюць яго. Калі парашут падымаецца ўгору, вядучы прапануе памяняцца месцамі ўдзельнікам, якія маюць нейкія адноўльковыя прыкметы (напрыклад, “Хай прабягнуць тыя, хто трymаецца за сінюю частку парашута (носяць акуляры і г.д.)”).

Гульцы павінны паспець прабегчы пад парашутам да таго момантu, як парашут спусціцца. Той гулец, які не паспей гэтага зрабіць, становіцца вядучым.



“Акула”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Увага! Перад гульней неабходна вымыць падлогу. На пляцоўцы не павінна быць цвікоў, якія тырчаць з падлогі (альбо іншых вострых прадметаў).

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі сядают на падлогу, утвараючы кола і трymаючыся за краі парашута. Пасля яны падымаюць парашут на вышыню плеч такім чынам, каб не было магчымасці паглядзець, што адбываецца пад ім.

Пад парашут запаўзае адзін з ўдзельнікаў, які пераўтвараецца ў “акулу”. “Акула” імкненцца зацягнуць уніз як мага больш гульцоў. Удзельнікі, якія аказваюцца зацягнутымі пад парашут, таксама пераўтвараюцца ў “акул”.

У той час, калі “акула” ловіць сваю здабычу, “ахвяра” крычыць і просіць аб дапамозе. Гульцы, якія сядзяць побач, стараюцца дапамагчы “ахвяры”, не выпускаючы парашута з рук.



«Рыбак і рыбка»

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.


Працягласць гульні: 5-10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Удзельнікі ўстаюць, утвараючы кола, і трymаюцца за краі парашута. Выбіраюць дваіх гульцоў, якія будуць выконваць ролі “рыбака” і “рыбкі”.

“Рыбак” стаіць на парашуце і імкнецца напрацягу дзвюх хвілінаў злавіць “рыбку”, якая прабягае пад парашутам. Астатнія ўдзельнікі ствараюць хвалю, якая перашкаджае злавіць “рыбку”.

Пары пад час гульні мусяць змяняцца.



“Перакаці поле”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе; развіццю ўменняў каардынаваць сваё дзеянні ў калектыве.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут, маленькі мячык (памерам з тэнісны мяч).

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў. Гульня можа праходзіць і на вуліцы.


Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінай.

Апісанне гульні

Удзельнікі ўстаюць, утвараючы кола, і трymаюцца за краі парашута.

На парашут кідаюць маленькі мячык, які гульцы перакатваюць адно аднаму і імкнуцца зрабіць так, каб мячык катайся як мага бліжэй да краёў парашута. Напрацягу гульні можна мяняць тэмп руху мячыка або кінуць яшчэ адзін.



“Лотас”

Гульня садзейнічае:

стварэнню памыснай і добразычлівай атмасфэры ў групе.

Матэрыялы і абсталяванне: парашут.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Колькасць ўдзельнікаў: да 20 гульцоў.

Працягласць гульні: 5-10 хвілінаў.

Апісанне гульні

Гульцы становяцца, трymаючыся за краі парашута і ўтвараючы кола. Адзін з ўдзельнікаў сядзе ў цэнтр парашута.

Удзельнікі, трymаючы краі парашута на ўзроўні плеч, пачынаюць рух па гадзіннікавай стрэлцы, паступова закутваючы гульца, які сядзіць, у парашут.

Пасля таго як ўдзельнік закутаны цалкам, гульцы пачынаюць хутка адыходзіць назад і цягнуць за собой парашут.

Удзельнік, які сядзіць, круцячыся, з'яўляецца ў цэнтры парашута.



Частка V



«Казка пра Краіну Колераў»

Гульня садзейнічае:

стварэнню дабратворнай атмасфери ў групе, бо прадугледжана адкрытае ўзаемадзеянне гульцоў незалежна ад узросту і здольнасцяў; актыўным дзеянням кожнага ўдзельніка; пашырэнню і творчаму ўжыванню гульцамі набытых раней ведаў, уменняў і навыкаў; развіццю камунікатыўных уменняў, а таксама ўменняў міжасобаснага ўзаемадзеяння.

Матэрыялы і абсталяванне: папера гафраваная трох колераў (разам 6 шт.), нажніцы (6 шт.), скотч (3 шт.), маркеры чатырох колераў (разам 12 шт.), папера фармату А1 (3 аркушы), папера фармату А4 (па колькасці ўдзельнікаў), крэйда, магнітафон, крэслы, цукеркі альбо падарункі (неабязвязкова).

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольны рух ўдзельнікаў.

Увага! Неабходна выкарыстоўваць музычнае суправаджэнне.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 45-60 хвілінай.

Апісанне гульні

Гульня “Казка пра Краіну Колераў” прадугледжвае некалькі этапаў правядзення:
Этапы гульні:

1. Дзелім памяшканне на трох часткі. Межы пазначаем қрэйдай ці палоскамі каляровай паперы, прымацаванымі да падлогі клейкай стужкай.
2. Ставім крэслы ў кожнай частцы памяшкання адпаведна колькасці гульцоў.
3. Дзелім гульцоў на трох групы.
4. Кожная група выбірае свой колер, цягнучы жэрабя.
5. Чытаем першую частку казкі.
6. Групы вырабляюць строі з гафраванай паперы.
7. Чытаем другую частку казкі.
8. Групы прыдумваюць вокліч і куплет песні ў абарону свайго колеру.
9. Чытаем трэцюю частку казкі.
10. Групы прыдумваюць справу, якой займаюцца ў іх краіне, і выяўляюць гэтую справу на мігах (мімікай і жэстамі).
11. Чытаем чацвёртую частку казкі.
12. Супольна гуляем пад музыку.
13. Чытаем заключную частку казкі.

Казка пра Краіну Колераў

(тэкст казкі)

У цудоўнай Краіне Колераў было тры краі: Жоўты край, Сіні край і Зялёны край. У Жоўтым краі ўсё было жоўтага колеру: дамы, дрэвы, ліхтары, асфальт, дарослыя і дзеці.

У Зялёным краі ўсё было зялёнае: вокны, машыны, ванны, мэбля, дарослыя, а таксама дзеці.

У Сінім краі ўсё было сіняе: дарогі, крамы, кветкі, аўтобусы, дарослыя, а таксама дзеці.

Дзеці ў гэтых краях нараджаліся розных колераў, але дарослыя любілі толькі колер свайго краю. Таму дзеці ў Жоўтым краі становіліся жоўтымі, у Зялёным – зялёнымі, а ў Сінім – сінімі. Жыхароў гэтых краёў нельга было перабываць, бо і вонкі яны насілі толькі свайго колеру.

Заданне 1. Групы атрымліваюць па 1-2 трубкі гафраванай палеры адпаведнага колеру, клейкую стужку, нажніцы. З гэтых матэрыялаў ім трэба вырабіць вонкі для кожнага свайго гульца (час – 10 хвілінай).

У Жоўтым краі на плакатах і лозунгах было напісаны: “Жоўты, няхай жыве Жоўты!”, “Жоўты – найцудоўнейшы колер!” У Зялёным краі гэтаксама казалі пра зялёны колер. Усе песні і вершы былі прысвечаны толькі зялёнаму колеру. У Сінім краі было тое самае. Жыхары на вуліцах выгукалі: “Сіні! Слава Сіняму колеру! Сіні і толькі Сіні!”

Заданне 2. Кожная група прыдумвае вокліч і куплет песні ў барону свайго колеру і запісвае іх на плакаце формату А1 (час – 10 хвілінай). Групы прадстаўляюць свае працы.

Паміж краямі ўтварыліся межы, парушаць якія строга забаранялася. Ніхто не ведаў, чым займаюцца дарослыя і ў якія гульні гуляюць дзеці ў суседнім краі. Як толькі надыходзіла раніца, паліцыянты кожнага краю старанна абыходзілі свае межы і сурова каралі цікаўных, якія вельмі хацелі даведацца, што ж адбываецца ў суседзі.

Заданне 3. Кожная група прыдумвае справу, якой займаюцца ў яе краі, і выяўляе гэту справу на мігах (мімікай і жэстамі). Іншыя гульцы павінны адгадаць, што паказвае група (каля 3 хвілінай на выкананне задання).

Неяк раз, прачнуўшыся раніцай, жыхары Сіняга краю ўбачылі, што на вялікім кветніку ў цэнтры краю сярод мноства сініх кветак вырасла жоўтая ружа. Яна

была цудоўная. На яе аксамітных пляёстках трымцелі кропелькі ранішнай расы. Асабліва ўпадабалі гэтую кветку дзеци, але прыйшлі паліцыяны і сарвалі цудоўную ружу.

Назаўтра на тым самым месцы зноў вырасла жоўтая ружа. Дарослыя забаранялі дзецим глядзець на яе, яны казалі, што жоўты – дрэнны колер, што найлепшы і найпрыгажэйшы сіні колер. А цікаўныя дзеци ўсё роўна не разумелі, чаму паліцыяны зрывалі такую цудоўную кветку.

Аднойчы маленькі хлопчык з Сіняга краю вырашыў паглядзець, а што ж там за мяжой. Ён перайшоў мяжу і сустрэўся з іншымі дзецимі. Некаторыя з іх былі жоўтыя, а іншыя – зялёныя. Яны сталі разам гуляць.

Гульня. Усе рухаюцца па зале пад музыку. Кожны гулец можа сказаць “Стоп!” і замірае ў пэўнай позе. Усе пераймаюць ягоную позу і стаяць, пакуль нехта не скажа “Хадзем!” (працягласць гульні каля 3 хвілінай).

Дзецим было так цікава разам! Гуляючы, яны перамяшаліся, і дарослыя нічога не маглі з гэтым зрабіць. Так зніклі межы, што раздзялялі Зялёны, Жоўты і Сіні краі. І цяпер не толькі Сіні, Жоўты і Зялёны былі галоўнымі колерамі, а ўсе колеры сталі галоўнымі і важнымі.

На што зварнуць увагу.

1. Пажадана падабраць да гульні музычнае суправаджэнне.
2. Калі гульня адбываецца пад час святкавання, то ў канцы мэтазгодна ўручаць гульцам падарункі: цукеркі, сувеніры і г.д.



Цыкл гульняў

“Падарожжа ў Галівуд”

Гульня садзейнічае:

стварэнню дабратворнай атмасфери ў групе;
актыўным дзеяннем кожнага ўдзельніка;
развіццю камунікатыўных уменняў, уменняў міжасобаснага
ўзаемадзеяння.

Матэрыялы і абсталяванне: нажніцы (6 шт.), скотч (5 шт.), газеты (на
аднаго ўдзельніка 1,5 аркуша газеты), пакет для смецца альбо сметніца,
магнітафон, крэслы, дзве павязкі на вочы.

Пляцоўка: памяшканне, якое забяспечвае вольныя рухі ўдзельнікаў.

Увага! Неабходна выкарыстоўваць музычнае суправаджэнне.
Колькасць студыяў залежыць ад узроставых і індывидуальных
асаблівасцяў групы.

Колькасць ўдзельнікаў: да 25 гульцоў.

Працягласць гульні: 45-60 хвілінай.

1 этап. Пачатак падарожжа

Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны ў добрым настроі, поўныя
сіл, бо падарожжа толькі пачынаецца. Гульцы вітаюць “людзей, якія сустракаюцца
на шляху” (1-2 хвіліны).

2 этап. Студыя крымінальных фільмаў

Усе ўдзельнікі з’яўляюцца агентамі, мэта якіх – знайсці небяспечнага шпіёна.
Вольна рухаючыся пад музыку, кожны ўдзельнік выбірае іншага гульца, якога
падазрае ў шпіянах, і пачынае незаўважна сачыць за ім. У пэўны момант музыка
перарываецца, і кожны хапае шпіёна (за якім ён сачыў) за руку (2-4 хвіліны).
З прычыны таго што колькасць шпіёнскіх акций узрасла, агенты пачынаюць
працаваць парамі, адна з якіх пераследуе другую, як і ў папярэдній сітуацыі, а ў
момант выключэння музыкі – “арыштоўвае” яе (2-4 хвіліны).
Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны пераходзяць да наступнай
студыі.

3 этап. Технічная студыя

Гульня “Ралі робатаў”

Першы этап: Удзельнікі стаяць па парах, адзін удзельнік з’яўляецца “робатам”, другі
– “прафесарам”. “Робат” уключаецца націскам кнопкі (“прафесар” датыкаецца
далоняй да галавы “робата”). “Робат” пачынае рух наперад. Датыкнуўшыся да
правага пляча “робата”, “прафесар” паварочвае яго на 90 градусаў управа, да
левага пляча – на 90 градусаў улева. “Робата” можна спыніць, паклаўшы далонь

на яго галаву. “Прафесар”, ідучы за “робатам”, кіруе ім такім чынам, каб засцерагчы яго ад разбурэння альбо пашкоджання, бо “робат”, даходзячы да перашкоды, працягвае рух на адным месцы.

Вядучы прыдумвае заданні, якія ўсе ўдзельнікі мусяць выконваць адначасова. Напрыклад, паставіць “робатаў” у кола, пабудаваць у шэраг і г.д. Пасля выканання задання гульцы ў парах мяняюцца ролямі.

Другі этап: Удзельнікі падзяляюцца на групы па 3 чалавекі. У дадзеным выпадку “прафесар” кіруе двумя “робатамі”, якія стаяць, датыкаючыся спінамі адно да аднаго. “Прафесар” уключает іх, падзяляючы вертыкальным рухам рукі зверху ўніз паміж спінамі. Калі “робаты” ўключаныя, яны пачынаюць рухацца ў розныя бакі. Змяненне кірунку наступае ў момант, калі “прафесар” павернє галаву “робата” ўправа ці ўлева. “Робаты” выключаюцца, калі сустракаюцца твар да твару. Сутыкнуўшыся з перашкодай, яны працягваюць рух на адным месцы. “Прафесар” не можа кіраваць адным “робатам” два разы запар, яму неабходна кіраваць імі па чарзе.

Вядучы таксама прыдумвае заданні, якія гульцы выконваюць адначасова. Пасля выканання задання ўдзельнікі “ў тройках” мяняюцца ролямі (20-25 хвілінаў). Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны пераходзяць да наступнай студыі.

4 этап. Студыя казак

Удзельнікі размяшчаюцца на гульнявой пляцоўцы без ладу. Два гульцы з групы (пазначаныя нейкімі элементамі, напрыклад, хусткай) становяцца “вядзьмаркамі”. Яны павінны зачараўваць як мага больш гульцу, дакрануўшыся да іх. Зачараўваны ўдзельнік павінен спыніцца на месцы і лямантаваць. Расчараўваць яго можа кожны, дакрануўшыся да “хворага” месца (да якога дакранулася “вядзьмарка”). “Вядзьмарка” можа перадаць сваю эмблему іншаму гульцу. Той, хто атрымаў эмблему, пераўтвараецца ў “вядзьмарку”, а былая “вядзьмарка” становіцца гульцом (3-4 хвіліны).

Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны пераходзяць да наступнай студыі.

5 этап. Студыя дэкарацый з паперы.

Практыкаванне “Чаравікі”

Кожны ўдзельнік атрымлівае газету, разрывае яе на дзве адноўкавыя часткі, з якіх вырабляе “чаравікі”. Абутак вырабляецца наступным чынам: на цэнтр адной часткі аркуша ставіцца нага ў абутку, канцы газетнага аркуша заварочваюцца і загінаюцца за краі абутку.

“Абуўшыся”, удзельнікі павольна рухаюцца пад музыку. У момант, калі музыка перастае гучаць, вядучы просіць ўдзельнікаў выкананць які-небудзь рух, напрыклад, паціснуць руку як мага большай колькасці ўдзельнікаў і г.д. (3-4 хвіліны).

Напрыканцы гульні ўдзельнікі здымают “чаравікі” і робяць з іх шарыкі, а пасля

дзеляцца на дзве каманды. Кожная каманда займае палову гульнявой пляцоўкі. Задача кожнай каманды: перакінуць усе свае шары на тэрыторыю іншай каманды (2-3 хвіліны).

Пасля прапануецца прыбраць усю гульнявую тэрыторыю. Для гэтага кожны гулец бярэ па два шары і закідвае іх у папярэдне падрыхтаваную сметніцу (пакет для смецця). Кожны ўдзельнік павінен абавязкова патрапіць у кош. (2-3 хвіліны)

Практыкаванне “Канструкцыя”

Кожны ўдзельнік з паловы аркуша газеты скручвае тонкую трубку і замацоўвае скотчам.

Пасля ўсе гульцы становяцца ў кола. Ім прапануецца на некаторы час пераўтварыцца ў чарабунікоў: яны павінны падумаць, у якія прадметы можна пераўтварыць гэту трубку (напрыклад, шлага, кіёчак і г. д.). Затым кожны з ўдзельнікаў выходзіць па чарзе ў цэнтр кола і моўчкі робіць з трубкай нейкія дзеянні. Астатнія павінны вызначыць, які прадмет быў задуманы гульцом.

Прадметы, якія прэзентуюцца, не павінны паўтарацца. (3-4 хвіліны).

Далей усе гульцы дзеляцца на групы па 5-6 чалавек у кожнай. Выкарыстоўваючы нажніцы, скотч і ўсе трубкі, групе неабходна зрабіць які-небудзь прадмет. Калі адведзены час скончаны, кожная група прэзентуе сваю працу (10 хвілінаў).

Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны пераходзяць да наступнай студыі.

6 этап. Студыя “Кіно выкрутаў”

Гульня “Жыхары. Хаткі. Землятрусы”

Усе ўдзельнікі падзяляюцца на групы па трох асобы. У кожнай з групаў двое бяруцца за рукі, утвараючы маленькае кола – гэта “хатка”, а трэці ўдзельнік становіцца ўнутры кола – гэта “жыхар”.

Па камандзе вядучага “Жыхары!” – “хаткі” застаюцца на месцы, а “жыхары” змяняюць сваё месцажыхарства, шукаючы сабе новыя “хаткі”.

Па камандзе вядучага “Хаткі!” – “жыхары” стаяць на месцы, а “хаткі”, не разрываючы рук, шукаюць новых “жыхароў”.

Па камандзе вядучага “Землятрусы!” – ўдзельнікі перамешваюцца, утвараючы новыя “хаткі” і новых “жыхароў”.

Каманды могуць называцца вядучым ў такім парадку, як яму захочацца, прычым пад час выканання задання ўдзельнікамі ён можа займаць месца аднаго з гульцоў. Той, каму не хапіла месца, становіцца вядучым.

Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны пераходзяць да наступнай студыі.

7 этап. Студыя мультыплікацыйных фільмаў

Гульня “Дабранач, кенгуру Хіл-хоп”

Удзельнікі паказваюць рухі, манеры кенгуру.

Першы этап: “маленькі кенгуру” гуляе адзін: рукі высока сагнуты ў локцях, далоні

перад сабой, калені сагнуты, задняя частка тулава пасунута назад, галава закінuta ўверх, "кенгуру" скача на пляскатых ступнях.

Другі этап "маленькі кенгуру" гуляе разам з сябрам (удзельнікі стаяць па парах). Рукі высока сагнуты ў локцях, далоні перад сабой. Далоні яднаюцца наступным чынам: далонь аднаго ўдзельніка знаходзіцца зверху, а далонь другога ўдзельніка яе падтрымлівае. Сагнуты калені. Задняя частка тулава пасунута назад, галава закінuta ўверх (усе "кенгуру" скачуць адначасова).

Трэці этап: "маленькі кенгуру" ў сумцы "маці". "Матуля" (адзін удзельнік) стаіць за плячамі "дзіцяці", абдымаюочы абедзвюма рукамі ягоны жывот. "Дзіця" робіць наступныя рухі: рукі сагнуты высока ў локцях, далоні высока перад сабой. Ногі сагнуты ў каленях. Задняя частка тулава пасунута назад, галава закінuta ўверх (усе кенгуру скачуць адначасова).

Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны пераходзяць да наступнай студыі.

8 этап. Вялікая сцэна

Кожны ўдзельнік мае магчымасць адчуць сябе зоркай экрана. Удзельнік узыходзіць на памост, кажа сваё імя і выконвае фрагмент якой-небудзь песні (верша, басні, танца і г.д.).

9 этап. Канец падарожжа

Удзельнікі пад музыку паказваюць рух па вуліцы. Яны крыху стаміліся, аднак іх твары светлыя і задаволеныя. Яны развітваюцца з Галівудам.



Літаратура

1. Григальчик Е. К., Губаревич Д. И., Губаревич И. И., Петрусов С. В. Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе. – Мн., 2001.
2. Самоукина Н. В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. – М., 1995.
3. Яковлев В. Г. Игры для детей. – М., 1992.
4. Kurs wstępny z pedagogiki zabawy. – Lublin, 1998.
5. Spiele fur die Gruppe. Spiele fur das Zeltlager. – Domhof, 1994.



Змест

Некалькі слоў ад складальніцы.....	3
Частка I	
Гульні на знаёмства	5
Частка II	
Рухомыя гульні	12
Частка III	
“Інтэлектуальныя” гульні	59
Частка IV	
Гульні з парашутам	90
Частка V	
Вялікія гульні	98
Літаратура	106

Скарбонка гульняў

Складальніца

Іна Губарэвіч

Арыгінал-макет **Алена Кулаева**

Малюнкі **Аля Дзяргай**

Рэдактар **Святлана Гаўдзіс**

Падпісана ў друк 20.09.2005 г. Фармат 60x84 1/8. Папера афсетная. Гарнітура KabelCTT. Ум. друк. л. 6,1. Наклад 200 ас. Заказ № 454. Надрукавана на

ЛП № 345 ад 29.09.2000 г. 220013, г. Мінск, вул. П. Броўкі, За